

Паважаныя працаўнікі аграпрамысловага комплексу!

Прыміце сардэчнае віншаванне з прафесійным святam — Днём работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці. Галоўны вынік вашай нялёгкай працы — гарантаваная харчовае бяспека краіны. Створана надзейная аснова для далейшага ўстойлівага развіцця аграрнага сектара эканомікі, павышэння дабрабыту людзей. Дасягненні аграпрамысловага комплексу — гэта заслуга як радавых працаўнікоў, якія апрацоўваюць зямлю і вырошчваюць збожжа, атрымліваюць малако і мяса, агародніну і садавіну, вырабляюць харчовыя тавары, так і спецыялістаў, кіраўнікоў, вучоных-аграрыяў, ветэранараў вытворчасці, моладзі, работнікаў сацыяльна-культурнай сферы ў вёсцы. Дзякуем вам, беларусы, за кожны год становіцца ўсё больш багаты і разнастайны.

Глыбока ўдзячны вам за адданасць сялянскай справе, за неацэнны ўклад ва ўмацаванне эканомікі нашай дзяржавы. Веру, што дасягнутае будзе прымножана і ў наступным годзе на карысць беларускага народа. Жадаю вам і вашым сем'ям моцнага здароўя, шчасця, новых працоўных перамог у імя роднай Беларусі.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Родная газета на роднай мове



17 ЛІСТАПАДА 2007 г.
СУБОТА

№ 219 (26084)

Кошт 440 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.

МЕХАНІЗМ ПРАДАСТАЎЛЕННЯ ДЗЯРЖАЎНАЙ ДАПАМОГІ ПАВІНЕН БЫЦЬ МАКСІМАЛЬНА ДАСТУПНЫ ДЛЯ ГРАМАДЗЯН

Механізм прадастаўлення дзяржаўнай дапамогі прычынава важна зрабіць максімальна даступным, ён павінен выключыць чыноўніцкі суб'ектыўзм і валакіту ў прыняцці рашэнняў. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка на нарадзе па пытанню дзяржаўнай падтрымкі насельніцтва.

«Мы пазнаёмліся з работай некаторых дзяржаўных органаў на месцах па аказанню адраснай сацыяльнай дапамогі і прадастаўленню безаўдальных жыллёвых субсідый. Як высветлілася, многія людзі не хочуць звяртацца за дзяржаўнай падтрымкай, каб не сутыкнуцца з грувасткай бюракратычнай машынай», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што хоць пэўная працэдура неабходна, але яна не павінна зневажаць чалавека.

«Пасля ўступлення ў сілу новага закона аб ільготах многія грамадзяне, якія раней атрымлівалі ільготы, стануць аб'ектамі аказання адраснай сацыяльнай дапамогі. І дзяржаўныя органы павінны быць гатовыя аператыўна і прафесійна вырашаць праблемы, з якімі да іх звярнуцца людзі», — адзначыў Прэзідэнт.

Усялякія ўтрыманскія настроі павінны быць сціснены. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

«Я заўсёды сумленна і адкрыта гавару аб тым, што не будзе разбазарэння часовых сродкаў на неабгрунтаваныя ільготы і прывіліі. Бо мы не бярэм грошы з паветра на ільготы, а падтрымліваючы аднаго, забіраем гэтыя грошы ў другога грамадзяніна», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

«Сёння ў Беларусі ёсць усё для таго, каб нармальна жыць і працаваць», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. «Стварэнне новай рабочага месца, свочасова выплачваюцца зарплаты і пенсіі, не абдзелена ўвагай і навуцкая маладзёж, якая атрымлівае розныя віды стыпендыі, прэміі і матэрыяльнай дапамогі, а самыя адораныя і таленавітыя маладыя людзі становяцца лаўрэатамі прэзідэнцкіх фондаў».

«Працаздольны чалавек можа і павінен працаваць, утрымліваць сябе, сям'ю, дзяцей і бацькоў», — рэзюмаваў Прэзідэнт.

Дзяржава павінна ствараць умовы для дастойнага ўзроўню жыцця насельніцтва. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі.

«Задача дзяржавы — не прадастаўляць падаткі ў выглядзе льгот, а ствараць умовы для таго, каб грамадзянін меў магчымасць забяспечыць сабе дастойны ўзровень жыцця», — падкрэсліў Прэзідэнт. «Чалавеку трэба прадастаўляць работу, нармальную зарплату, пенсію, стыпендыю. А дзяржаўная падтрымка павінна аказвацца малазасябшчым людзям, якія не могуць пакапаціцца пра сябе самі».

кіраваць іх на мэтаву прызначэнню. Так у свой час мы зрабілі з так званымі «чарнобыльскімі» сродкамі, за кошт якіх быў пабудаваны ўнікальны цэнтр радыяцыйнай медыцыны ў Гомелі і вырашаны шэраг праблем», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Вызвалення ад упарадкавання льгот сродкі будучы накіраваны на бясплатнае харчаванне школьнікаў, стварэнне сучаснай базы медыцынскіх устаноў і ўсебаковае падтрымку шматдзетных сем'яў. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ў гэтай паліцыі неабходна ўзяць узор з амерыканскай медыцыны да самых высокіх сусветных стандартаў, каб грамадзяне Беларусі маглі атрымаць усе неабходныя паслугі ў клініках сваёй краіны, а не вяртацца за мяжу.

Аляксандр Лукашэнка таксама адзначыў важнасць уважлівага падыходу да падтрымкі шматдзетных сем'яў. «У такіх сем'ях мы, перш за ўсё, аказваем дапамогу дзецям. Калі сям'я не можа дастойна ўтрымліваць пачынаеца дзіцяці, то дзяржава павінна ўзяць на сябе клопат аб іх, прымушыўшы працаваць бацькоў-гэмітаў», — растлумачыў Прэзідэнт. Пры гэтым ён сказаў, што ў бліжэйшы час мае намер вярнуцца да пытання аб абароне праваў дзяцей у няўдалых сем'ях і пракантраляваць выкананне заканадаўства ў гэтай сферы.

Дапамога дзяржавы павінна быць дыферэнцыраваная, і залежасць ад тых жыццёвых абставін, з якімі сутыкаецца канкрэтны чалавек, калі ён не можа на роўных канкураваць на рынку працы або мае патрэбу па іншых фактарах, заявіў Прэзідэнт. «Стварэнне менавіта такіх механізмаў аказання дапамогі — першарадная задача ўлады», — падкрэсліў ён.

Упарадкаванне льгот было планамернай і паслядоўнай палітыкай. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі.

«Любыя выбары, парламенцкія або прэзідэнцкія, пачынаюцца і завяршаюцца льготамі, усе выступаюць за іх адменю, — адзначыў Прэзідэнт. — Упарадкаваннем ільгот мы сталі займацца з першых дзён майго прэзідэнцтва і рабілі гэта пастапна і паступова». Ён нагадаў, што спачатку быў наведзены парадак з ільготамі і прэфэрэнцыямі для чыноўнікаў, а затым былі выключаны непрадзельныя льготы для санаторна-курортнага аздараўлення як грамадзянскіх, так і ваенных асобаў.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што пераход ад усеагульнага ільгот да аказання адраснай сацыяльнай дапамогі — «гэта не нейкая вымушаная мера з-за быццам бы складанымі эканамічнымі становішчам у краіне».

Паводле слоў Прэзідэнта, указ «Аб некаторых мерах дзяржаўнай падтрымкі насельніцтва», праект якога быў прадастаўлены на нарадзе, павінен улічваць усе бакі дзяржаўнай грамадзянска-працоўчай катэгорыі тых, хто мае патрэбу, віды падтрымкі, крыніцы, механізмы фінансавання і іх умовы. «Падыход да выплаты дзяржаўнай дапамогі ў Беларусі павінен быць аднолькавым. Цяпер трэба аб'ектыўна і ўсебакова абмеркаваць прадастаўленыя дакументы, узважыць усе «за» і « супраць» яго прыняцця без папугалства», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Праект гэтага ўказа распрацаваны ў мэтах выканання артыкула 2 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўнай сацыяльнай дапамогі і гарантыях ільготаў, правах і гарантыях для асобных катэгорыяў грамадзян». Дзяржаўная дапамога будзе ажыццяўляцца шляхам прадастаўлення дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі і безаўдальных жыллёвых субсідый.

Прадугледжана павелічэнне крытэрыяў патрэбнасці пры аказанні дапамогі малазасябшчым грамадзянам у выглядзе штомесячнай сацыяльнай дапамогі з 60 да 100 працэнтаў бюджэту працяжковага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва, у выглядзе аднаразавай сацыяльнай дапамогі — з 60 да 120 працэнтаў бюджэту працяжковага мінімуму. Акрамя таго, пры назначэнні штомесячнай сацыяльнай дапамогі адмененыя льготы выключваюцца са складу сукупнага даходу сям'і, тым самым кампенсуючы расходы малазасябшчым сем'ям у сувязі з адменай ільгот.

Прадугледжана павелічэнне штомесячнай сацыяльнай дапамогі да 100 працэнтаў бюджэту працяжковага мінімуму. На гэтым мэты павялічэння накіраваць 200 млрд., што амаль у шэсць разоў перавышае ўзровень фінансавання ў параўнанні з 2006 годам. Пры гэтым колькасць атрымліваючых дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі дасягне ўзроўню 200 тыс. чалавек.

Правануца таксама змяніць умовы прадастаўлення безаўдальных жыллёвых субсідый. У выніку колькасць сем'яў, якія змогуць выкарыстаць права на атрыманне субсідый, узрасце з 113,1 тыс. да 160,6 тыс.

У цэлым расходы на рэалізацыю праекта ўказа складуць 193,8 млрд. у год. Выдзеленыя дадатковыя сродкі з рэспубліканскага бюджэту не спатрэбяцца. Агульная колькасць атрымліваючых дзяржаўнай падтрымкі, які кажацца, складае каля 360 тыс. чалавек.

Каб будзе адзначана, за атрыманнем дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі адзін з членаў сям'і павінен быць безработным і не атрымаваць іншых даходаў з апрацоўчых прадпрыемстваў і іншым парадку ў адпаведнасці з заканадаўствам.



Фота Аляксандра ХІТРОВА. БЕЛТА.

У Віцебскай вобласці ў наступным годзе неабходна сабраць 1,120 млн тон зерня. Такую задачу паставіў 16 лістапада перад працаўнікамі вёскі старшыня Віцебскага аблвыканкама Уладзімір Андрэйчанка на ўрачыстай чырымоніі ўшаноўвання перадавікоў уборачнай. Пераможцамі абласнога спаборніцтва па выніках сельскагаспадарчага года прызнаны Аршанскі, Чашніцкі, Віцебскі, Палачскі раёны.

На адмыку: мільёны караваяў у руках Таццяны МіРОНЧЭКАВАЙ з Ушацкага раёна.

ДАРАГІЯ СЯБРЫ!

Сардэчна віншую вас з адкрыццём XIV Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад-2007». Гэты маштабны і аўтарытэтыны фестываль займае асаблівае месца ў сучасным культурным жыцці рэспублікі. Ён выконвае важную і высародковую задачу прапагандавы высокіх прыпынчальных і духоўнасці, увабольшэння ў лепшых фільмах айначана і сусветнага кінамастаства, дапамагае абмену творчым вопытам і ўмацаванню супрацоўніцтва паміж актывамі і рэжысёрамі з розных дзяржаў.

Мінскі кінафорум пастаянна развіваецца, заваёўваючы ўсё новыя і новыя рубяжы. У гэтым годзе «Ліс-

тапад» яшчэ больш пашырыў свае межы, залучыў рэкордную колькасць краін-удзельніц, прадаставіў жыхарам усіх рэгіёнаў Беларусі ўнікальную магчымасць убачыць выдатныя мастацкія, што ўвайшлі ў яго праграму.

Нахай гэты фестываль прадоўжыць судоўныя традыцыі, прымножыць колькасць сваіх сяброў і прыхільнікаў, стане спраўдлым святam для аматараў добрага кіно.

Жадаю вам моцнага здароўя, невывяржанага натхнення, творчых поспехаў, яркіх фестывальных уражаньняў, цікавых сустрэч і выдатнага настрою.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

РАСІЯ: БЕЗ НАЗІРАЛЬНІКАЎ АБСЕ?

Арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе вырашыла не накіроўваць сваіх назіральных у Расію на выбары ў Дзяржаўную 2 снежня. Адпаведны ліст Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ накіравала расійскаму Цэнтрвыбаркаму.

Як гаворыцца ў прэс-рэлізе, «БДПЧ са свайго боку заявіла, што ўлады РФ не жадаюць прымаць назіральных свочасова, а таксама не жадаюць з імі поўнаасноўна ўзаемадзейнічаць. З улікам такіх абставін БДПЧ прызнае, што не зможа выканаць свой мандат». Акрамя таго, у АБСЕ лічаць, што расійскія ўлады вельмі пазна накіравалі запрашэнне назіральнікам, а таксама заявілі аб «беспрэцэдэнтных абмежаваннях» адносна колькасці назіральных.

МЗС Расіі са свайго боку «не драматызуе рашэнне БДПЧ «АБСЕ». Паводле слоў аднаго з ра-

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

«БЕЛЫ ЛІС» НЕ ВЕРЫЦЬ У «ЧЫСТЫЯ ВЫБАРЫ»
Былы прэзідэнт Грузіі Эдуард Шэварднадзе апасаецца, што маючыя адбыцца 5 студзеня дэмакратычныя выбары ў Грузію могуць быць сфальсіфікаванымі. Былы грузінскі лідар заявіў аб гэтым у інтэр'ю нямецкай Handelsblatt.

«У мой час выбары таксама пастаянна фальсіфікавалі, нягледзячы на тое, што я супраць гэтага моцна змагаўся. Таму я не ўпэўнены, што (імпярыйны) урад зможа правесці спраўдны чыстыя выбары», — сказаў Шэварднадзе.

«СЯМЕЙНАЯ» ПРАБЛЕМА ЕЎРОПЫ?
Еўрапейскі саюз збіраецца ўзяць на сабе ініцыятыву па рашэнню будучыні Косава. Косава — «сямейная» праблема Еўропы, а не Расійскай Федэрацыі ці Амерыкі, заявіў Янеза Янша — прэм'ер-міністр Славеніі, да якой у студзені пераходзіць старшыня ў ЕС.

Янша заявіў, што Еўрасоюз падтрымае план, які прадугледжвае, што этнічная албанская большасць атрымае абумоўленую незалежнасць ад Сербіі, калі Прышчына пагодзіцца на нагляд міжнароднай супольнасці і забяспечыць гарантыі для сербскай меншасці.

КУП «Мінскі абласной центр учета недвижимости» проводит открытый аукцион

по продаже здания КПП № 2 (46 кв. м), расположенного: г. Слуцк, 1-й пер. Железнодорожный, 10. Площадь земельного участка 0,0338 га. Начальная цена снижена на 20 % и составляет — 19 680 000 бел. руб. Подробное извещение опубликовано в газете «Звезда» от 02.10.2007 г. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 04.12.2007 г. в 15.00 по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 120. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 03.12.2007 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.

Контактные телефоны:
(8017) 224 61 34, (8 01795) 57 133.
Сайт в Интернете: www.rlt.by.

КУП «Мінскі абласной центр учета недвижимости» проводит открытый аукцион

на право заключения договора аренды (сроком на 5 лет) нежилого неиспользуемого помещения с отдельным входом (общ. пл. 263 кв.м) расположенного по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 27. Начальная цена — 5 900 000 бел. руб. Подробное извещение опубликовано в газете «Звезда» от 26.09.2007 г. Аукцион состоится 04.12.2007 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 03.12.2007 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.

Контактный телефон: (8017) 224 613 4
Сайт в Интернете: www.rlt.by.

ООО «ЛИНК» (ПРОДАВЕЦ) СОВМЕСТНО С УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» проводят открытый аукцион

по продаже объекта недвижимости — мясорерабатывающего цеха, расположенного по адресу: Минская область, Пуховичский район, Новоселковский с/с, д. Скрыль-Слобода, общей площадью 466,2 кв.м. Земельный участок 1,2333 га предоставлен в постоянное пользование. Начальная цена 150 000 000 рублей с учетом НДС. Объект продается без условий. Оплата стоимости приобретенного объекта производится в белорусских рублях на условиях, установленных договором купли-продажи. Договор купли-продажи заключается не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Задаток в сумме 15 000 000 рублей и плата за участие в аукционе в размере 4 базовых величин перечисляются на расчетный счет № 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области, код 153001331, УНП 190398583 КУП «Минский городской центр недвижимости». Аукцион состоится 18 декабря 2007 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукцион. Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по 17 декабря 2007 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефон для справок: 227-40-22.
Интернет: www.mgcn.by.

У Беларусі пераносяцца рабочыя дні ў снежні і студзені

Урад Беларусі прыняў пастанову № 1515 ад 14 лістапада 2007 года аб пераносе рабочых дзён у снежні 2007 года і студзені 2008-га, паведамліў Апарат Саўміна.

Рабочы дзень з панядзелка 24 снежня пераносяцца на суботу 22 снежня і з панядзелка 31 снежня на суботу 29 снежня 2007 года. А рабочы дзень з серады 2 студзеня пераносяцца на суботу 12 студзеня 2008 года.

Прычым арганізацыям прадастаўляецца права з улікам спецыфікі вытворчасці (работы) ажыццяўляць перанос рабочых дзён у іншым парадку ў адпаведнасці з заканадаўствам.

УП «Мінскі абласной центр недвижимости» проводит открытый аукцион по предоставлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям во временное пользование торговых площадей в торговом центре «Купаловский»

№№ лота	Номера торговых мест	Площадь торгового места, кв.м	Начальная цена кв. м, евро	Срок аренды, месяцев	Размер задатка, базовых величин
1.	5	9,0	37,5	12	10
2.	53	5,0	63,0	12	10
3.	86	3,0	63,0	12	10
4.	87	9,0	63,0	12	10
5.	104	4,0	37,5	12	10
6.	105	4,0	37,5	12	10
7.	112	3,5	37,5	12	10
8.	116	4,0	37,5	12	10

Для участия в аукционе участник перечисляет задаток и плату за участие в аукционе в размере 4 базовых величин на р/с 3012024570010 в филиале ОАО «Белпромстройбанк» по Минской области, код 153001331, УНП 190398583 УП «Минский городской центр недвижимости». Перечень необходимых документов и порядок подачи определен условиями проведения аукциона. Договор аренды с победителем заключается в течение 30 дней с даты принятия решения Мингорисполкома. Аукцион состоится 29 ноября 2007 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукцион. Документы на участие в аукционе принимаются по 28 ноября 2007 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Контактные телефоны: 227 40 22, 227 48 36.
Наш сайт в Интернете www.mgcn.by

ISSN 1990 - 763X

0 7 2 1 9 >

9 771990 763008

КУРСЫ ВАЛЮТ

Курсы валют на 17.11.2007 г. (для б/н разлікаў)

1 доллар США	2 152,00
1 еўра	3 143,75
1 латывійскі лат	4 497,86
1 літоўскі літ	1 018,43
1 чэшская крона	118,13
1 польскі злоты	856,57
1 расійскі рубель	87,78
1 украінская грыўня	429,18

Курсы валют на 16.11.2007 г.

1 доллар США	2 153,00
1 еўра	3 144,00
1 латывійскі лат	4 498,00
1 літоўскі літ	1 019,00
1 чэшская крона	118,50
1 польскі злоты	857,00
1 расійскі рубель	88,00
1 украінская грыўня	430,00

Агенцтва Уладзіміра Граўцова

Падпісаны на часопіс «Звезда» з 1990 года. Выдаецца ў пятніцу. Тэлефон: 226-88-01.

\$618 000 — ЗА БРЫЛІАНТЫ

Паводле апошніх звестак Нацыянальнага банка, беларусамі з пачатку рэалізацыі атэставаных брыльянтаў куплена ўжо больш за дзве тысячы камяняў, а дакладней — на пачатку лістапада 2006 брыльянтаў, агульнай масай 356,33 карата.

Ігар ГРЫШЫН.

Грошы ЗАЛАТЫ «ЗАБЕГ»

У Беларусі насельніцтва «запала» на мерныя зліткі?..

За месяц, які прайшоў пасля таго, як наша газета інфармавала чытачоў аб сітуацыі з цэнамі на каштоўныя металы, кошт таго ж золата на сусветных рынках істотна скакнуў уверх. Зраэаумела, што ў нашай краіне цана на продажу гэтага металу «прытрымліваецца» дынамікі цэнаў па-за межамі рэспублікі і не стала на месцы, і, як адзначылі ў Нацыянальным банку Беларусі, максімальны рост кошту золата ў гэтым годзе прыпаў на апошнія два месяцы.

Таму не дзізна, што тыя людзі, якія не спялі ў шпанку, і ўдала скарысталіся сваімі сродкамі, уключыў іх, у прыватнасці, ў мерныя зліткі, няблага на гэтым заробілі: калі яшчэ на пачатку кастрычніка цана тройскай унцыі на сусветных рынках вагалася ў межах 740—745 долараў, то на пачатку лістапада складала ўжо больш за 840 долараў. Сур'ёзным пакупнікам пашанцавала, таму што яны заробілі на гэтым вялікі грошы. А тое, што яны ёсць у Беларусі, павярдждаецца і данымі галоўнага банка краіны. Так, напрыклад, паводле інфармацыі, якую «Звязда» прадаставіла прэс-секратар Нацыянальнага банка Міхаіл ЖУРАВІЧ, толькі ў верасні ў краіне было набыта 11 кілаграмовых мерных залатых зліткаў, за кастрычнік — яшчэ 15. Пакупкаро-мывых «брусоў» беларусамі было куплена яшчэ больш — адпаведна 12 і 26. Што ж датычыцца наогул попыту на гэты выкасародны метал, то ён з месцаў ў месцаў толькі ўзрастае. Наша насельніцтва актыўна скапляе зліткі ў галоўным банку, штомесячна ставячы тую новыя рэкорды. Маркыіце самі: калі ў жніўні людзьмі было набыта каля 59 кілаграмаў золата ў мерных злітках, то ў верасні — ужо каля 61 кілаграма, а за кастрычнік попыт дасягнуў апагея — было прададзена каля 158 кілаграмаў, што ў параўнанні з вераснем больш як у два з паловай разо.

Улічваючы, што ўнутраныя цэны на золата прывязаны да сусветных, а на апошніх адбылося значнае павелічэнне кошту, — гэтым і тлумачыцца ўзрастанне попыт на каштоўны метал у рэспубліцы, — каментуе сітуацыю намеснік начальніка ўпраўлення аперацый з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі Нацыянальнага банка Уладзімір ПЯТРОЎ.

— Людзі рэальна ўбачылі, што на

данай тэндэнцыі можна атрымаць дадатковыя даходы. Другі асноўны фактар — аслабленне долара, судасносны курсу гэтай валюты і ўёра. Такім чынам, аслабленне долара пліос павелічэнне цэнаў на каштоўныя металы і стымулявалі продаж мерных зліткаў.

— Асноўнымі пакупнікім мерных зліткаў з'яўляецца хто — насельніцтва, ці камерцыйныя банкі?

— Асноўны пакупнік у нас — насельніцтва, таму што банкі ў любым выпадку рэалізуюць мерныя зліткі людзям. Юрыдычным асобам, якія спецыялізуюцца менавіта на каштоўных металах (ювелірных прадпрыемствах), няшмат, таму пакупнікім выступаюць у асноўным фізчыныя асобы.

— Прагназуючы сітуацыю па цэнах на каштоўныя металы ў будучым, якія меркаванні выказваюць эксперты?

— Ведзеце, эксперты даюць розныя прагнозы. У асноўнай масе яны сыходзяцца ў тым, што верагодны кошт унцыі золата можа склацца да канца гэтага года 850—900 долараў. Аднак ёсць больш кардынальныя аданж, напрыклад, хтосьці прагназуе, што цяга дасягне 1000 долараў, а ёсць меркаванні, што яна будзе складаць парадку 750 долараў. Прагнозы робіцца ў залежнасці ад таго, якія фактары бяруць у разлік эксперты. А на кошт металаў, трэба ўлічваць, уплывае мноства падзей. На цяну могуць паўплываць як судасносны валютных курсуў, так і фондавы рынак, паказчыкі эфектыўнасці працы вядучых эканомік свету і т.п. Які фактар у бліжэйшы час можа сур'ёзна вызначыць кошт — цяжка прагназаваць. Калі раней было толькі пару асноўных фактараў, якія адбіваліся на цэне металаў, — курс тых жа долара і ёўра, то зараз гэта шматфактарная мадэль і рабіць дакладныя прагнозы вельмі складана.

Між іншым, пасля гутаркі са спецыялістам банка мы паглядзелі, наколькі прыбытковым сёлета стала ўкладанне грошай у залатыя мерныя зліткі. Држ вышэй, калі нехта на пачатку года набыў залаты злітак ва ўважлівы апагея, кошт якога тады склаўся 21 тысячы 913 долараў, то зараз ён можа прадаць гэты «брус» Нацыянальнаму банку па цэне 25 тысяч 937 долараў ЗША. Не складана падлічыць, што прыбытак такога шчасліўца складзе крыху больш за... 4 тысячы долараў.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

— Людзі рэальна ўбачылі, што на

пачатку года набыў залаты злітак ва ўважлівы апагея, кошт якога тады склаўся 21 тысячы 913 долараў, то зараз ён можа прадаць гэты «брус» Нацыянальнаму банку па цэне 25 тысяч 937 долараў ЗША. Не складана падлічыць, што прыбытак такога шчасліўца складзе крыху больш за... 4 тысячы долараў.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

— Людзі рэальна ўбачылі, што на

пачатку года набыў залаты злітак ва ўважлівы апагея, кошт якога тады склаўся 21 тысячы 913 долараў, то зараз ён можа прадаць гэты «брус» Нацыянальнаму банку па цэне 25 тысяч 937 долараў ЗША. Не складана падлічыць, што прыбытак такога шчасліўца складзе крыху больш за... 4 тысячы долараў.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

— Людзі рэальна ўбачылі, што на

пачатку года набыў залаты злітак ва ўважлівы апагея, кошт якога тады склаўся 21 тысячы 913 долараў, то зараз ён можа прадаць гэты «брус» Нацыянальнаму банку па цэне 25 тысяч 937 долараў ЗША. Не складана падлічыць, што прыбытак такога шчасліўца складзе крыху больш за... 4 тысячы долараў.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

— Людзі рэальна ўбачылі, што на

пачатку года набыў залаты злітак ва ўважлівы апагея, кошт якога тады склаўся 21 тысячы 913 долараў, то зараз ён можа прадаць гэты «брус» Нацыянальнаму банку па цэне 25 тысяч 937 долараў ЗША. Не складана падлічыць, што прыбытак такога шчасліўца складзе крыху больш за... 4 тысячы долараў.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

— Людзі рэальна ўбачылі, што на

пачатку года набыў залаты злітак ва ўважлівы апагея, кошт якога тады склаўся 21 тысячы 913 долараў, то зараз ён можа прадаць гэты «брус» Нацыянальнаму банку па цэне 25 тысяч 937 долараў ЗША. Не складана падлічыць, што прыбытак такога шчасліўца складзе крыху больш за... 4 тысячы долараў.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

— Людзі рэальна ўбачылі, што на

пачатку года набыў залаты злітак ва ўважлівы апагея, кошт якога тады склаўся 21 тысячы 913 долараў, то зараз ён можа прадаць гэты «брус» Нацыянальнаму банку па цэне 25 тысяч 937 долараў ЗША. Не складана падлічыць, што прыбытак такога шчасліўца складзе крыху больш за... 4 тысячы долараў.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

— Людзі рэальна ўбачылі, што на

пачатку года набыў залаты злітак ва ўважлівы апагея, кошт якога тады склаўся 21 тысячы 913 долараў, то зараз ён можа прадаць гэты «брус» Нацыянальнаму банку па цэне 25 тысяч 937 долараў ЗША. Не складана падлічыць, што прыбытак такога шчасліўца складзе крыху больш за... 4 тысячы долараў.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

— Людзі рэальна ўбачылі, што на

пачатку года набыў залаты злітак ва ўважлівы апагея, кошт якога тады склаўся 21 тысячы 913 долараў, то зараз ён можа прадаць гэты «брус» Нацыянальнаму банку па цэне 25 тысяч 937 долараў ЗША. Не складана падлічыць, што прыбытак такога шчасліўца складзе крыху больш за... 4 тысячы долараў.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

— Людзі рэальна ўбачылі, што на

пачатку года набыў залаты злітак ва ўважлівы апагея, кошт якога тады склаўся 21 тысячы 913 долараў, то зараз ён можа прадаць гэты «брус» Нацыянальнаму банку па цэне 25 тысяч 937 долараў ЗША. Не складана падлічыць, што прыбытак такога шчасліўца складзе крыху больш за... 4 тысячы долараў.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

— Людзі рэальна ўбачылі, што на

пачатку года набыў залаты злітак ва ўважлівы апагея, кошт якога тады склаўся 21 тысячы 913 долараў, то зараз ён можа прадаць гэты «брус» Нацыянальнаму банку па цэне 25 тысяч 937 долараў ЗША. Не складана падлічыць, што прыбытак такога шчасліўца складзе крыху больш за... 4 тысячы долараў.

Васіль БУЛЬБЯНКОЎ:

«НЕ НАРОД ДЛЯ ДАІ, А ДАІ — ДЛЯ НАРОДА»

Начальнік сталічнай Дзяржаўтінспекцыі Васіль Бульбянкоў прыхаеў у рэдакцыю «Звязды» дзесяці за 15 хвілін да пачатку «прамой лініі». Аднак не паспее Васіль Васільевіч яшчэ ўладкавацца ў крэсле за рэдактарскім сталом і выпіць з дарогі гарбаты, як прагучаў першы званок. А ўжо ў адведзеную на размову з чытачамі гадзіну тэлефоны не змаўкалі ні на хвіліну. Галоўны мінскі «даішнік» адказаў больш чым на два дзесяткі самых розных пытанняў і нават атрымаў запрашэнне «го гасці». Не пакінуў Васіль Васільевіч па-за ўвагай і пытанні, якія нашы чытачы накіравалі ў рэдакцыю загада. Паколькі некаторыя пытанні паўтараліся, а іншыя былі блізкамі та тэме, то падчас падрыхтоўкі публікацыі мы іх крыху адрэдагавалі і сістэматызавалі.

— Васіль Васільевіч, добры дзень! Мяне завуць Іван Пятровіч ЗАГАРОДНІ. Прабачце, што патурбаваў яшчэ да пачатку «прамой лініі», баяўся, што потым не ўдасца дазвіцца.

— Нічога, Толькі пачакаеце, я вазьму паперу, каб занатаваць вашэ пачытанне Іван Пятровіч...

— Дык вось, у мяне такая праблема. Мне трэба было праісці тэхнічны агляд яшчэ ў кастрычніку гэтага года. Я не змог гэта зрабіць свечасова. А зараз я ўважліва паставіў машыну ў гараж. Выеду толькі вясной, калі пачнецца «дачны сезон». Ці праграмае мяне адразу ў штраф, альбо мне дадуць яшчэ нейкі запас часу на праходжанне тэхзагляду?

— Іван Пятровіч, калі вы адрэзу паедзеце на станцыю дыягностыкі і вас спыніць супрацоўнік ДАІ, якому ўсё патлумачыце, то, хутчэй за ўсё, атрымаеце толькі вузнае папярэджанне. Аднак, калі вы накіруецеся на дачу на аўтамабілі, які не прайшоў тэхзагляд, то будзеце аштрафаваны. Так што вясной найперш наведзіце станцыю дыягностыкі.

— Ці можна прайсці тэхзагляд у Мінску, калі аўтамабіль зарэгістраваны на бацькоў, якія жывуць у Крывячэ?

— Паводле дзеючага заканадаўства вы можаце праходзіць тэхзагляд не толькі ў сталіцы, але і ў любой іншай дыягнастычнай станцыі, размешчанай на тэрыторыі Беларусі.

— Ой, які добра! А можна яшчэ адно пытанне?

— Калі ласка!

— Васіль Васільевіч, добры дзень! Мяне завуць Іван Пятровіч ЗАГАРОДНІ. Прабачце, што патурбаваў яшчэ да пачатку «прамой лініі», баяўся, што потым не ўдасца дазвіцца.

— Нічога, Толькі пачакаеце, я вазьму паперу, каб занатаваць вашэ пачытанне Іван Пятровіч...

— Дык вось, у мяне такая праблема. Мне трэба было праісці тэхнічны агляд яшчэ ў кастрычніку гэтага года. Я не змог гэта зрабіць свечасова. А зараз я ўважліва паставіў машыну ў гараж. Выеду толькі вясной, калі пачнецца «дачны сезон». Ці праграмае мяне адразу ў штраф, альбо мне дадуць яшчэ нейкі запас часу на праходжанне тэхзагляду?

— Іван Пятровіч, калі вы адрэзу паедзеце на станцыю дыягностыкі і вас спыніць супрацоўнік ДАІ, якому ўсё патлумачыце, то, хутчэй за ўсё, атрымаеце толькі вузнае папярэджанне. Аднак, калі вы накіруецеся на дачу на аўтамабілі, які не прайшоў тэхзагляд, то будзеце аштрафаваны. Так што вясной найперш наведзіце станцыю дыягностыкі.

— Ці можна прайсці тэхзагляд у Мінску, калі аўтамабіль зарэгістраваны на бацькоў, якія жывуць у Крывячэ?

— Паводле дзеючага заканадаўства вы можаце праходзіць тэхзагляд не толькі ў сталіцы, але і ў любой іншай дыягнастычнай станцыі, размешчанай на тэрыторыі Беларусі.

— Ой, які добра! А можна яшчэ адно пытанне?

— Калі ласка!

— Васіль Васільевіч, добры дзень! Мяне завуць Іван Пятровіч ЗАГАРОДНІ. Прабачце, што патурбаваў яшчэ да пачатку «прамой лініі», баяўся, што потым не ўдасца дазвіцца.

— Нічога, Толькі пачакаеце, я вазьму паперу, каб занатаваць вашэ пачытанне Іван Пятровіч...

— Дык вось, у мяне такая праблема. Мне трэба было праісці тэхнічны агляд яшчэ ў кастрычніку гэтага года. Я не змог гэта зрабіць свечасова. А зараз я ўважліва паставіў машыну ў гараж. Выеду толькі вясной, калі пачнецца «дачны сезон». Ці праграмае мяне адразу ў штраф, альбо мне дадуць яшчэ нейкі запас часу на праходжанне тэхзагляду?

— Іван Пятровіч, калі вы адрэзу паедзеце на станцыю дыягностыкі і вас спыніць супрацоўнік ДАІ, якому ўсё патлумачыце, то, хутчэй за ўсё, атрымаеце толькі вузнае папярэджанне. Аднак, калі вы накіруецеся на дачу на аўтамабілі, які не прайшоў тэхзагляд, то будзеце аштрафаваны. Так што вясной найперш наведзіце станцыю дыягностыкі.

— Ці можна прайсці тэхзагляд у Мінску, калі аўтамабіль зарэгістраваны на бацькоў, якія жывуць у Крывячэ?

— Паводле дзеючага заканадаўства вы можаце праходзіць тэхзагляд не толькі ў сталіцы, але і ў любой іншай дыягнастычнай станцыі, размешчанай на тэрыторыі Беларусі.

— Ой, які добра! А можна яшчэ адно пытанне?

— Калі ласка!

— Васіль Васільевіч, добры дзень! Мяне завуць Іван Пятровіч ЗАГАРОДНІ. Прабачце, што патурбаваў яшчэ да пачатку «прамой лініі», баяўся, што потым не ўдасца дазвіцца.

— Нічога, Толькі пачакаеце, я вазьму паперу, каб занатаваць вашэ пачытанне Іван Пятровіч...

— Дык вось, у мяне такая праблема. Мне трэба было праісці тэхнічны агляд яшчэ ў кастрычніку гэтага года. Я не змог гэта зрабіць свечасова. А зараз я ўважліва паставіў машыну ў гараж. Выеду толькі вясной, калі пачнецца «дачны сезон». Ці праграмае мяне адразу ў штраф, альбо мне дадуць яшчэ нейкі запас часу на праходжанне тэхзагляду?

— Іван Пятровіч, калі вы адрэзу паедзеце на станцыю дыягностыкі і вас спыніць супрацоўнік ДАІ, якому ўсё патлумачыце, то, хутчэй за ўсё, атрымаеце толькі вузнае папярэджанне. Аднак, калі вы накіруецеся на дачу на аўтамабілі, які не прайшоў тэхзагляд, то будзеце аштрафаваны. Так што вясной найперш наведзіце станцыю дыягностыкі.

— Ці можна прайсці тэхзагляд у Мінску, калі аўтамабіль зарэгістраваны на бацькоў, якія жывуць у Крывячэ?

— Паводле дзеючага заканадаўства вы можаце праходзіць тэхзагляд не толькі ў сталіцы, але і ў любой іншай дыягнастычнай станцыі, размешчанай на тэрыторыі Беларусі.

— Ой, які добра! А можна яшчэ адно пытанне?

— Калі ласка!

— Васіль Васільевіч, добры дзень! Мяне завуць Іван Пятровіч ЗАГАРОДНІ. Прабачце, што патурбаваў яшчэ да пачатку «прамой лініі», баяўся, што потым не ўдасца дазвіцца.

— Нічога, Толькі пачакаеце, я вазьму паперу, каб занатаваць вашэ пачытанне Іван Пятровіч...

— Дык вось, у мяне такая праблема. Мне трэба было праісці тэхнічны агляд яшчэ ў кастрычніку гэтага года. Я не змог гэта зрабіць свечасова. А зараз я ўважліва паставіў машыну ў гараж. Выеду толькі вясной, калі пачнецца «дачны сезон». Ці праграмае мяне адразу ў штраф, альбо мне дадуць яшчэ нейкі запас часу на праходжанне тэхзагляду?

— Іван Пятровіч, калі вы адрэзу паедзеце на станцыю дыягностыкі і вас спыніць супрацоўнік ДАІ, якому ўсё патлумачыце, то, хутчэй за ўсё, атрымаеце толькі вузнае папярэджанне. Аднак, калі вы накіруецеся на дачу на аўтамабілі, які не прайшоў тэхзагляд, то будзеце аштрафаваны. Так што вясной найперш наведзіце станцыю дыягностыкі.

— Ці можна прайсці тэхзагляд у Мінску, калі аўтамабіль зарэгістраваны на бацькоў, якія жывуць у Крывячэ?

— Паводле дзеючага заканадаўства вы можаце праходзіць тэхзагляд не толькі ў сталіцы, але і ў любой іншай дыягнастычнай станцыі, размешчанай на тэрыторыі Беларусі.

— Ой, які добра! А можна яшчэ адно пытанне?

— Калі ласка!

— А вы нумар аўтамабіля запамінілі?

— Не. Ён так хутка знік.

— У такім выпадку цяжка будзе знайсці паршальніка. А ўвогуле мы вельмі строга караем кіроўцаў, якія не прапускаюць пешаходаў на абзначаных пераходах. У большасці выпадкаў мы пазбавляем такіх паршальнікаў вадзіцельскага пасведчання, астатніх штрафуюем. Для параўнання. Усяго праваў мы пазбавляем каля 15 працэнтаў кіроўцаў, якія парушылі Правілы дарожнага руху.

— Чаму рэкамендацыі «пераабуць» летнюю гому на зімовую з'явіліся так позна? Зараз і кошты на зімовыя шыны падскочылі і чэргі на шынаманта даўжэзныя.

— Віктар ХУРЦІК

— Я з вамі не згодзен, што рэкамендацыі запозненыя. Мы і раней давалі такую параду вадзіцелям. Проста зараз яна зацверджана афіцыйна, праздэцнім указам. А тое, што трэба здэзіць на адпаведны сезон шыны вадзіцелі і раней добра ведалі і многія самі, без напаміну ДАІ, мянялі іх.

— Як мінскія кіроўцы адгукнуліся на рэкамендацыю «пераабуць» сваіх «жалезных коней»?

— Аляксандр СЯМАШКА

— Вельмі актыўна. Мне нават тэлефанаваў знаёмы і просіць, каб дапамог трапіць на шынамантаж, бо там чэргі даўжэзныя, людзі па 5—6 гадзін стаіць.

— А выпадку аварыі па віне кіроўцаў «непераабутых» транспартных сродкаў у сталіцы ўжо шмат?

— Прыкладна 65 працэнтаў усіх ДТЗ, якія адбыліся ў Мінску пасля апошніх снегалпаў, адбыліся менавіта на вёне вадзіцеляў, чые машыны былі на летніх шынах.

— Як у Мінску ў мікрарэіне «Сухарэва». На скрыжаванні вуліц Гарэцкага і Шарангоўскага для паварота налева даўно наслела неабходнасць устанавіць дадатковую секцыю святлафора са стрэлкай. Бо рух з боку «Паўд-

— Аляксандр СЯМАШКА

— Вельмі актыўна. Мне нават тэлефанаваў знаёмы і просіць, каб дапамог трапіць на шынамантаж, бо там чэргі даўжэзныя, людзі па 5—6 гадзін стаіць.

— А выпадку аварыі па віне кіроўцаў «непераабутых» транспартных сродкаў у сталіцы ўжо шмат?

— Прыкладна 65 працэнтаў усіх ДТЗ, якія адбыліся ў Мінску пасля апошніх снегалпаў, адбыліся менавіта на вёне вадзіцеляў, чые машыны былі на летніх шынах.

— Як у Мінску ў мікрарэіне «Сухарэва». На скрыжаванні вуліц Гарэцкага і Шарангоўскага для паварота налева даўно наслела неабходнасць устанавіць дадатковую секцыю святлафора са стрэлкай. Бо рух з боку «Паўд-

— Аляксандр СЯМАШКА

— Вельмі актыўна. Мне нават тэлефанаваў знаёмы і просіць, каб дапамог трапіць на шынамантаж, бо там чэргі даўжэзныя, людзі па 5—6 гадзін стаіць.

— А выпадку аварыі па віне кіроўцаў «непераабутых» транспартных сродкаў у сталіцы ўжо шмат?

— Прыкладна 65 працэнтаў усіх ДТЗ, якія адбыліся ў Мінску пасля апошніх снегалпаў, адбыліся менавіта на вёне вадзіцеляў, чые машыны былі на летніх шынах.

— Як у Мінску ў мікрарэіне «Сухарэва». На скрыжаванні вуліц Гарэцкага і Шарангоўскага для паварота налева даўно наслела неабходнасць устанавіць дадатковую секцыю святлафора са стрэлкай. Бо рух з боку «Паўд-

— Аляксандр СЯМАШКА

— Вельмі актыўна. Мне нават тэлефанаваў знаёмы і просіць, каб дапамог трапіць на шынамантаж, бо там чэргі даўжэзныя, людзі па 5—6 гадзін стаіць.

— А выпадку аварыі па віне кіроўцаў «непераабутых» транспартных сродкаў у сталіцы ўжо шмат?

— Прыкладна 65 працэнтаў усіх ДТЗ, якія адбыліся ў Мінску пасля апошніх снегалпаў, адбыліся менавіта на вёне вадзіцеляў, чые машыны былі на летніх шынах.

— Як у Мінску ў мікрарэіне «Сухарэва». На скрыжаванні вуліц Гарэцкага і Шарангоўскага для паварота налева даўно наслела неабходнасць устанавіць дадатковую секцыю святлафора са стрэлкай. Бо рух з боку «Паўд-

— Аляксандр СЯМАШКА

— Вельмі актыўна. Мне нават тэлефанаваў знаёмы і просіць, каб дапамог трапіць на шынамантаж, бо там чэргі даўжэзныя, людзі па 5—6 гадзін стаіць.

— А выпадку аварыі па віне кіроўцаў «непераабутых» транспартных сродкаў у сталіцы ўжо шмат?

— Прыкладна 65 працэнтаў усіх ДТЗ, якія адбыліся ў Мінску пасля апошніх снегалпаў, адбыліся менавіта на вёне вадзіцеляў, чые машыны былі на летніх шынах.

— Як у Мінску ў мікрарэіне «Сухарэва». На скрыжаванні вуліц Гарэцкага і Шарангоўскага для паварота налева даўно наслела неабходнасць устанавіць дадатковую секцыю святлафора са стрэлкай. Бо рух з боку «Паўд-

— Аляксандр СЯМАШКА

— Вельмі актыўна. Мне нават тэлефанаваў знаёмы і просіць, каб дапамог трапіць на шынамантаж, бо там чэргі даўжэзныя, людзі па 5—6 гадзін стаіць.

— А выпадку аварыі па віне кіроўцаў «непераабутых» транспартных сродкаў у сталіцы ўжо шмат?

На слыху У павуціне лжэпрацоўцаў

Некалькі жыхароў Брэстчыны чакаюць канца свету ў зямлянцы пад Пензаю.

Гора прыйшло ў семі высокаўцаў у выглядзе бясрыўнага «манаха-асветніка» яшчэ ў красавіку гэтага года. Менавіта ў такой лічбы са стосам літаратуры пад пахай павіўся ў вёсцы Глінянка Кобрынскага раёна кіраўнік дэструктыўнай секты з Расіі Пётр Кузнячоў. Ён аб'явіў сябе ісцінным паслядоўнікам хрысціянства і паведаміў аб бліжнім канцы свету — у маі будучага года. Для тых жа, хто паверыць «схімануху Максіму», так ён сябе называў, абцягалася збаўленне і царства нябеснае. Тады праваахоўныя органы Кобрыншчыны затрымалі названага віцэіра, і ён быў выдвораны з нашай краіны за парушэнне пашпартнага рэжыму без права ўезду на працягу пяці гадоў. Але зрэшты, кінуў лжэхрысціянства, паспела ўзрасці. Некаторыя жыхары Глінянкі, а таксама вёска Мацяры Жабінкаўскага раёна, ён пабываў і там, паехалі ў Пензенскую вобласць, куды іх запрасіў «настаянік». Адна жанчына з Мацяры праз тры месяцы ўсё-такі вярнулася дадому. А другая, маці дзвюх дзяцей, да гэтай пары невадмога дзе.

Кобрынскія высокаўцы, падобна на тое, паддаліся сапраўднаму замбараванню. Спачатку яны выкінулі з хаты тэлевізар і забаранілі дзецям хадзіць у школу. А потым сталі збірацца ў дарогу. Адгаворвалі іх усёй грамадой, галасіла на парозе бабця ў маці гавяці самі. Нічога не дапамагала. Калі адказаў работнік райвыканкома паспрабавала абразміць гаспадыню словамі: «Паглядзі, які ў цябе прыгожы дом!», то пачула ў адказ раўнадушнае: «Можна забраць яго сабе». І гэта сказала маці чакцяў жыхары дзяцей! Правілы секты дыктуюць адмову ад усю матэрыяльнага дабрабыту, пад забаронай сродкі інфармацыі, ежа — толькі для падтрымання жыцця.

Дзвюх дзяцей школьнага ўзросту адурманеным бачкам усё ж не аддалі, а васьмь малодшых яны павезлі з сабой. Раней гаспадар калінічалі звані дадому сваёй маці, а потым перастаў. Па ўсёй верагоднасці каардынатор з дзевяці, малодшай дзячынцы крыху больш за год, закрывіўся ў пярцы каля сяла Паганяўка Пензенскай вобласці разам з іншымі прыхільнікамі секты. Цалкам верагодна, што ў зямлянцы знаходзіцца і жанчына з Жабінкаўскага раёна...

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Сітуацыю патлумачыла пенсіянерка Ганна ВАБІШЧЭВІЧ, маці Аляксандра ВАБІШЧЭВІЧА, які разам з жонкай і дзюма малодшымі дзесцімі аказваўся ў Расіі:

— Каля двух гадоў таму стаў ездзіць да іх гэты Пётр. Літаратурно розную стаў вясніц пра канец свету. Я кажу: дык у пазіцыі ёсць сказана, што ніхто не можа ведаць апошняга дня... Але ён іх збавіў блуд душоўны, накінуў гіпнозу, што яны сталі нібыта зачараваныя. Са сваёй вельмі добрай чалавек, але апошні час я яго перастала пазнаваць. Сям'я ж у іх была вельмі добрая, моцная, узорная. Ён апошнім часам працаваў на чыгуны, яна ў сацабароце. Іна, жонка сына, праславаўшая, і Саша стаў праславаўшыся. Я нічога не мелу супраць — няхай усё сям'я ў адну царкву хадзіць. У Глінянцы чарквы няма, вёска ж невялікая, дык яны спецыяльна на кані ездзілі ў царкву. Гаспадарка ў іх добрая, агарка каня, яшчэ дзве каровы, самі пабудавалі дом. Усё было дагледжана. Нават падарункі яны атрымлівалі за лепшы двор у сяле. І васьмь раптам усё кінулі... Тыдзень, я паехалі. Хацелі ўсё дзвюх дзяцей, я старэйшых не пусціла. Я спецыяльна прыехала са Століншчыны, дзе мы жывем, пакінула там мужа, жыву цяпер у іх. Дзехі Ганна (ёй 17 гадоў) і Валодзя (15 гадоў) засталіся са мной. А яны самі што схвалілі, малодшых Валю і Лену пабралі і паехалі. А пазыўора нам патэлефанавалі з міліцыі, маўляў, трэба ехаць збіраць, угавароваць. А я не магу кінць дзяцей і гаспадарку. У суботу павіны выехаць туды два Валодзі, адзін брат Сашы, другі брат Іны. Усе мы чакаем, што ўсё гэта скончыцца, спадзяёмся, што яны вернуцца дадому.

4 НАТУРА

ЗВЯЗДА 17 лістапада 2007 г.

Простыя рэчы

У крыху засалодкім кінафільме «Макс-ва слязам не верыць» ёсць такі эпізод: гераіні-тэлеаператар здымае гераіню-дырэктарку і не пазнае ў ёй былою сваю кіную хаканку. Пытаецца, дзе ён быў магіранай сустрэкацца. Ці не была яна ці то ў Крыме, ці то ў Сочы. На што дырэктарка адказвае прыблізна так: ну, у Крыме кожны чалавек хоць аднойчы бывае. Не памятаю, ці было да «чалавека-прыслоўе «сваецкі». Але і так гэты адказ нясё ў вельмі далёка не жонкі, сотні і сотні мільяноў савецкіх людзей ні разу не пабачылі курортна і пляжы Чарнаморскага Узбярэжжа, іншых курортаў краіны.

Нашы бацькі не прымяроўвалі свае непрацягла адлучкі для нейкіх паездак. Ім выдзялялі іх па графіку. А васьмь да атрыманнага адпачынку абавязкова прымяроўвалася якая-небудзь вялікая работа, якую не зробіш вечарам пасля працы ці ў выхадныя дні: будоўля, капітальны рамонт, сьлігасработы, якія патрабавалі не аднаго дня намаганняў. Ды проста ўвечы нашых бацькоў на пляжы, марна траціць час — немагчыма. Не бачылі чарнаморскіх і іншых пляжаў і мы. Толькі па кінафільмах. Якія з іх найбольш адпачылі ў памяці з таго часу менавіта пляжныя вывамы? Так, «Вясёлыя рэбяткі», «Паласаты рой», Помніце, ў апошнім маладзёжны Ланавы гаворыць сваёй суплячкіцы:

- Прыгожа плывуць;
 - Хто?
 - Ды вунь таа група ў паласатых купальніках.
- Але ў дзясцінстве і юнацтве мы не былі абдзеленыя пляжамі. У летні час, як толькі бацькі выслабавалі ад хатніх спраў — проста нікі туды.

На роднай Мідзелцы ў межах гарадка яны цягнуліся ланцюгом. Гарлінічалі (у гарадскім парку), Блізняк (прасвіча дзвюхці, сядзіба якога была каля пляжа. А там жа такіх смачных рыбкаў да дзюта), Ян касцэлат (тут, яшчэ не першакаласні, мы з братам ляды не патанулі, вырашыўшы пераплысці яшчэ шырокую і глыбокую туды раку). Лягушатнік (тут на мелкаводдзі вычлупае і старажытная драбнота, але і старэйшыя хлопцы часам прыходзілі на жоўты пясочак). Да маста (у віры, што быў там, за некалькі гадоў былі патанулі), Глінка (замуціць гліну, якая была на дне — вельмі добра гуляць у такой вадзе ў «барак»), Салдатка (якой прыводзілі пакупачка салдат, і нас вельмі цягнула пабыць побач з імі), Сенабаза (гэта ўжо на ўскрайку горада, месца заўважна, вельмі часта кікавалі тут за парачкамі, якія шукалі адзіноці).

Ну, а выхадзіць ў дзясціні, на роварак кіраваліся да бліжэйшых азёраў, якія атлюяць Паставы. На Варанцы вялікага пляжа не было, татка, плянкі на беразе, заход у ваду. Ды і прыязджалі сюды мы не столькі купачка і загараць, колькі лавіць ракаў. Было іх там прашчыма, вельмі буйныя. Спосаб лоўлі просты: крыху падмыаць корч, за соўвае руку і вобмацкам шукае яш. Нярэдка выпадае, што такога велікага цягнулі наверх на пракруцаныя палцы. Я дык мала рызыкаваў, стараўся убачыць рака, ухапіць яго за спіну. Аднойчы і натрапіў. Прымаўшы корч — тырчыць вялікая кляшча. Ну, думаю, гэты



Фота Анатона КЛЕШЧУКА

ПЛЯЖ

невялікі, вывалаку. І сунуў туды руку. Цапанула — аж слёзы з вачэй. Аказалася, што маленькая кляшча толькі адрасталла, а другая была як добрая нажніца па метале. Азёркі — правільнай гэта невялікае возера называецца Дубок. Тут рукамі салдат былі пабудаваныя вышка, кладкі, пазначаныя дарожкі. На іх вайскоўцы выконвалі нарматывы. А калі сыходзілі яны, спрабавалі на хуткасьці плаваць і мы. Плавалі і скакалі з вышы аж да пачынення, адгараючыся потым у пясочны пляжы, густа выціскаючы босымі салдацкімі нагамі. Узліс побач было велікаватое возера Бялое. На беразе сасновы бор. Яго любілава раённая начальства. З'явілася, відаць, першая ў нашых мясцінах лазня, якая стала выконваць не толькі асноўныя свае функцыі. Але лазня хутка згарэла з невадомых прычын. А ў семідзясціны гадах тут пабудавалі піянерлагер, на беразе расчысцілі досыць вялікі пляж, на які прыязджалі і гараджане, праўда, гэта ўжо ў нашай дараўнасці.

Задзеўскае возера ў маім жыцці мае найбольшае значэнне. Тут ёсць вялікі пляж, на якім, дарэчы, вядомы беларускі археолаг Л. Дзюца ў васьмідзясціны гадах мінулыя стагоддзі выявіла стаянку старажытнага чалавека. І мноства малых пляжыкаў па ўсёй невялікай працягласці берагоў (возера мяжуе з горадам, шмат адлучаючыся). Была ў мяне туды цікавая гісторыя. Гулялі з дзясцінай ноччу на беразе. Я вырашыў пакусаць добрым армянчанам. Паплаваў дыягност ад берага, дзе вада цвёрдая, і вяртаюся на гэты армянчан. Выходжу на бераг, а ля маёй бейкі часткі сядзіць нейкі прыліпала. Я да яго: чаго да маёй дзясціны падлабуняесяш? Бойка не адбываеся таму, што з суседняга пляжыка прыбегла сапраўды мая дзясціна. Цемра, бач акіяры...

Бацькі маёй жонкі жылі на самым беразе Задзеўскага возера, недалёка ад вялікага пляжа. Але пра яго наведаны, гуляю там у валеібок паступова даялося забываць. Зямлі ў цесня было багацтва, сотак за пяцьдзесят, ды яшчэ і гаспадарка. Так што выхадзіць на ўвесь вольны час даводзілася праводзіць тут. Але ж затое за дзясціны крокаў ад дома невялікі пляжык, прыязна лодка, на беразе лазня. Ды і рыбы на юку заўсёды хапала.

А за праішоўшыя гады даялося пабачыць шмат азёраў, шмат пляжаў, праўда, толькі на Беларусі. На курорты, акрамя Наранчы, я не ездзіў. І васьмь што яшчэ ўспомнілася. Есць у Пастаўскай раёнае лясное возера Баравое, адпаведна там і пляж. У семідзясціны васьмідзясціны гады даялося мне досыць доўга пабыць членам бюро райкама камсамола. Застойны

быў час. Са сваімі традыцыямі. Пасля кожнага пленума райкама быў абавязковы выезд на гэты пляж. Зазірала сюды і абласное, рэспубліканскае начальства, камсамольскае, зразумела. На кожным пленуме адбываліся нейкія перастанюкі. Нехта атрымліваў павышэнне, нехта толькі ўваходзіў у штат райкама інструктарам. І ўсе яны прымалі камсамольскаму прысугу. На лусту хлеба намазалася гарчыца, пасыпаўся зверху перац. Налівалася двухсотграмовая шлянкіна гарэлкі. Выпі і закусі. Мужыку — хай сабе. А маладая дзясцінка, якая толькі ўпілася ў рады камсамольскага аплату? І смех, і слёзы.

Пішу і зноў не магу не ўзгадаць любімага Пімена Панчанку:

Слосна скажаў: «Уставай, пяхота! Мы не на пляжы, а на вайне». І лёг на калочыя скруткі дзюты. І сотня салдацкіх прапільных ботаў Прайшла па яго спіне.

Што ж, паэтычнае параўнанне, але ў час вайны месцамі дзясціны становіліся і пляжы. Асабліва пры высадцы дэсантану. Не на скалы ж выкідаць людзей, ды і караблі, іншы транспарт сюды блізка не будыць. А на пляж — зручна. Відаць, самая буйная такая «пляжна аперация» адбылася ў 1944-м, калі войскі нашых саюзнікаў урэшце высадзіліся на берагі Нармандыі. Успомнім тую кінахроніку. Англіійскія, амерыканскія, канадскія, французскія, польскія салдаты саскавоўца з баржаў, па груду ў вадзе брыдуць на бераг, на беразе закупаюцца ў пляжныя яскі. У 1978 годзе ў час рэспубліканскай нарады творчай моладзі нам паказалі фільм маладога Рубінічкі «Вянок санетаў». Слаба што з яго помню. Толькі закартаваныя вершы Ахмадулінай і тое, што там вельмі шмат пясчаных, пляжных здымак.

Дарэчы, слова гэтае паходзіць з французскай мовы — plage. Але і ў нашай яно прыжывалася, асабліва ўваронні ад яго.

Пляжыцы. Сечкі, нішчыць што-небудзь, нават біць.

Спляжыць. Разбурыць, зруйнаваць, выпатлаць, пататпаць тую ж збавіну. Ды і ввароба можа спляжыць, пакласці. Падылогу можна спляжыць. Але ёсць і станоўчыя значэнні. У Ніла Гілевіча:

Сенажаць, сенажаць — Вось было б дзе корму! Калі спляжыць, прыбраць — Знаў бы стагак норму.

...Зусім нядаўна даялося пабыць у аддаленым кутку Пастаў, куды не заходзіў дзясцігоддзю некалькі. А тут жа, на беразе Мідзелцы была наша Салдатка. Не палеанаваўся, пайшоў туды. Восень, нікуды і травы. Але сцэжка пратантаная. Выйшаў на пляж: было, было тут улётку людзей. Вуні і месца ад вогнішча. Служыць Салдатка і іншым пакаленням.

Алесь КАСЦЕНЬ.

СЕННЯ

Сонца Усход Заход Даўжыня дня

Мінск	7.40	16.08	8.28
Віцебск	7.35	15.53	8.18
Магілёў	7.30	15.59	8.29
Гомель	7.20	16.01	8.41
Гродна	7.54	16.24	8.30
Брэст	7.48	16.31	8.43


Месяц Першая квадра 18 лістапада.

Месяц у сузор'і Вадалея.

Імяніны

Пр. Аляксандра, Арсенія; К. Альжбеты, Валерыі, Саламеі, Валерыя, Здзіслава, Рыгора.

Надвор'е на заўтра



— невялікія геамагнітныя узрушэнні
— няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў

2 сар.	5 сар.	8 сар.	11 сар.	14 сар.	17 сар.	20 сар.	23 сар.
ВАРШАВА	НІЎ	РЫГА	ВІЛЬНЮС	МАСКВА	С.-ПЕЦЯРБУРГ		
+1...+3°	-2...0°	+3...+5°	0...+2°	-8...-7°	-6...-4°		

ЧАМУ НЯВЕСТА ПАВІННА СТАЯЦЬ ЗЛЕВА?

«Прысутнічала на рэгістрацыі шлюбў і здзіўлялася іх традыцыі: спачатку нявесту паставілі з правага боку ад жаніха, а пасля таго, як маладыя «аб'явілі мужам і жонкай, яна ўжо стала злева ад жаніха. Навошта так зрабілі?»

Квазірына Міхайлаўна, г. Ляхавічы

У міфапаэтычнай карціне свету славянскім народам існуе палірызаванае проціпастанавленне правага і левага, веру і нязу, тое, што і перада чалавекам і за яго спінай. Або ў прасторавах каардынатаў — процістаянне поўначы і поўдня, усходу і заходу. У аснове кожнага процістаяння ляжыць зычодная барацьба паміж жыццём і смерцю або добрам і злом.

У гэту сістэму процістаяння была ўключана і апазіцыя мужчынскае — жаночае. Пры гэтым неабходна адзначыць, што гістарычны навуцы вядомы шматлікі факты таго, што ў вельмі даўныя часы на Зямлі ўлада належала жанчынам (узгадаць легенды пра мужных жанчын — амазонкаў). Дарэчы, калі ў жыўленым свеце болыд стракатай афарбоўкай валодалі самцы, каб тым самым атрымаць права аўтавядання самкай, то ў асяродку ўсходніх славянаў, асабліва беларусаў, мужчынскае святачоное аздзенне не магло і блізка канкураваць з жанчыным. Але некалькі тысячагоддзюў таму на Зямлі па-

чаўся патрыярхат — эпоха ўладарання мужчын. Менавіта з іх пазіцыі і была напісана Біблія, адзін з міфаў якой распавядае, што першы чалавек свету Адам (а хто яшчэ ім мог быць, безумоўна, не жанчына) спакойна жыў у Раі, а тут, каб ён дужа не сумавая, Бог паслаў яму Еву, якая і спакусіла Адама. З таго часу мужчыны абінаваўчаюць жанчын (які дзясці Евы) ва ўсім смяротных грахах, забываючыся на тое, што перш-наперш Адам спакусіўся пакаштаваць плод з Дрэва Пазнання.

З тых даўніх часоў Жанчына стала ўсвабоджэннем зменлівасці (намокам на стан яе цяжарнасці і на месцамянячыя цыклы), грахоўнасці (толькі не зусім зразумела, чаму памкнінкі яна здавальняе ў выніку грэхападзення), спакусы. У такіх катэгорыях культуры, як Жыццё—Смерць і Дабро—Зло або Правае і лявае, усход і заход, усход і заход. У аснове кожнага процістаяння ляжыць зычодная барацьба паміж жыццём і смерцю або добрам і злом.

У гэту сістэму процістаяння была ўключана і апазіцыя мужчынскае — жаночае. Пры гэтым неабходна адзначыць, што гістарычны навуцы вядомы шматлікі факты таго, што ў вельмі даўныя часы на Зямлі ўлада належала жанчынам (узгадаць легенды пра мужных жанчын — амазонкаў). Дарэчы, калі ў жыўленым свеце болыд стракатай афарбоўкай валодалі самцы, каб тым самым атрымаць права аўтавядання самкай, то ў асяродку ўсходніх славянаў, асабліва беларусаў, мужчынскае святачоное аздзенне не магло і блізка канкураваць з жанчыным. Але некалькі тысячагоддзюў таму на Зямлі па-

Добры дзень, родныя словы!

Ці варта крочыць там, дзе трэба проста ісці?

Згадваецца даўняе. Чытаю апавяданне: «Бабка пакрочыла...» Няўжо, думаю, тую бабку мабілазвалі? Не, бабця ў творы ідзе на свінаферму. Далей бачу, што і сам апавядальнік за ёю «перакрочыў парог».

А тут сустракаю амаль тое самае, але нядаўняе. Зноў у друку крочыць тыя, у каго і спрыту таго няма, і дзе так ісці ані не выпадае, бо каб крочыць, то і дарога павіна быць адпаведная — без калдобін, лужынаў, канаўкаў...

А як дарэчы гэтае слова там, дзе ўрачыста ідуць, скажам, салдацкім крокам, бадзёра ў страі, адбіваючы крок! У дзяслоўе крочыць жыве моцная памяць пра «крок». І толькі ў такой хадзе, калі ён — цвёрды, ці шырокі, ці мерны, — выразна паўтараючыся, адзначаецца, там крочыць. Дзе ж на гэты крок не зважаецца, дзе ён не падкрэсліваецца знарок, дзе крок кроку не роўны, там адвекі ў нас ступаюць, выступаюць, ходзяць, ідуць, паюць, тэпаюць, плятуць, плінуць, цягнуцца, сунуцца, валакуцца, цёпкаюцца, цюпаюцца, кляпаюцца, дыбаюць, прастуюць, цялююць, джагоць, сьпылюць, чошуць, шыбуць і г.д., залежна ад таго, стомленія ці бадзёрыя, марудзіць ці спяшюцца, босяць ці абутыя, цяроўся ці выпілышы... І таму, напрыклад, рускі сказ «Впереді отряда шараго барабанчы» толькі ў тым разе, калі хочуч асабліва падкрэсліць вайсковы ці парадны строй, перакладуць: «Наперадзе атрада крочыў барабанчы». Калі ж гэтай пазіцыя няма (бо гэта і само сабою разумеецца), больш натуральна будзе гучаць: «Наперадзе атрада выступіў (шоў) барабанчы». І таму, хоць можна крочыць нага ў нагу, звычайна ўсё ж ідуць (ступаюць) нага ў нагу.

І, скажам, у шлопакіўскім тэксце, дзе імчыцца тачанка, «шагаюць мимомо тэлеграфныя столбы, без канца змейцца дарога», кантэкст падкажа, каб па-беларуску гэтыя слупы, пэўна, і былі, а не «крочылі», гэтак жа, як у другой шлопакіўскай фразе «Из-за Дона, с песков лимонных, сыпучих, утро шалогаю», па-беларуску няблага, выдала, было б, каб гэтая раница выступала, але толькі не крочыла.

Рубрыку вядзе Анатон КЛЫШКА.

КАЛІ Б НЕ СУСЕД... Здарэнні

То здарылася б трагедыя. Бы жыхарка Жлобіна, не падазраючы аб тым, што сваявільнік на кухні быў няспраўны, пакінула на нейкі час свайго 4-гадовага сына ў кватэры аднаго. Сусед пачуў, што хлочыць крочыць і плача, і, устрыжованы гэтым, папрасіў яго адкрыць дзверы. Таму гэта ці не ўдалося, ці асцерагаўся ён чужога чалавека (пэўна, навучаным якая знаходзілася ад дома недалёка. І калі яна прыбегла ў кватэру, сын ужо ляжаў на падлозе. Яшчэ б колькі хвілін і...

Іладзімір ПЕРНІКАЎ.

Считать недействительными квитанции ООО «Белкоопстрах» формы 1-СУ серии ГС № 9314871, 9314872.

Забывае? Новае? Вечнае!

практычна ва ўсім сферах жыцця дзясцінае грамадства, у тым ліку ў сферы культуры, найперш у адродавай практыцы. У сувязі з гэтым і паўстае пытанне аб размяжванні жаніха і нявесты ў храме (і гэтаксама ў ЗАГСе) падчас вянчання. Адначасова можа вянчацца толькі адна пара, якая будзе стаяць на галоўнай асявой лініі, пры гэтым нявеста будзе займаць пазіцыю злева ад жаніха!

Калі мы будзем працягваць разглядаць беларускае вяселле праз прызму процістаяння правага і левага як мужчынскага і жаночага, то заўважым, што сват павінен павязваць ручнік так, каб вузел аказаўся пад правай рукой (менавіта так некалі завязвалі пучы мужчыны ў народных касцюках), а васьмь сватцаў, наадварот, мацавала ручнік з правага пляча пад леваю руку. Гэтаксама неабходна мацаваць кветкі жаніху і нявестцы, а таксама шафераў і шаферцы.

У адпаведнасці з гэтым правілам шафер павінен знаходзіцца побач з жаніхам, а шаферка — побач з нявестай. Не забываючыся на тое, што родныя і блізкія маладога павіны сядзець за сталом справа ад яго, а васьмь радзіна яму весты павіна размясціцца злева ад яе.

Універсальны падзел на правае = дабро, левае = зло па-

служыў падставой для таго, каб хрысціянскія вернікі суднасілі сваё правае плячо з Анелам — ахуюнкам, а левае — з Д'яблам. Таму калі бацькі сустракаюць маладых хлебам-салом і просіць іх прыгубіць чарку, то і жаніх і нявеста павіны памятаць, што медаваку і сівуку трэба выліць правай рукой цераз левае плечо: д'яблу ў вочы, а не анелу... як можа бацьчы на многіх сучасных гарадскіх вясельях.

Застаецца толькі дабавіць, што глабальны падзел на мужчынскую і жаночую палавына мае, хутчэй за ўсё, агульначалавечы характар і абпярэжана на псіхалагічны і фізіялагічны фактары. Адно паўшар'е нашага галаўнога мозгу адказвае за эмоцыі і з'яўляецца сімвалам жаночага пачатку, а другое — кіруе нашымі разумовымі намаганнямі і з'яўляецца прэрагагатаў лій мужчын. Сотні жанчын Беларусі расказвалі нам: калі пачуеце першае шавяленне плода з правага боку, ні ў каго не птыяйцеся — хлочыць будзе, а калі з левага — чакайце дзясцінку.

Магчыма таму, што праваславны хрысціян аддаюць перавагу ўшанаваанню Хрыста, таму і славагод павіны сядзець за сталом справа ад яго, а васьмь радзіна яму весты павіна размясціцца злева ад яе.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРЮК.

Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»

уведомляет о закрытии 21.12.2007 г. Столичного отделения в городе Минске ОАО «Белинвестбанк» (код 153001112) с созданием на его базе отделения № 527 г. Минск ОАО «Белинвестбанк» (решение Наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк» от 19.07.2007 г. № 39).

Активные и пассивы закрываемого отделения передаются на баланс ОАО «Белинвестбанк» (код 153001739), что обеспечивает полное, своевременное и неукоснительное исполнение всех обязательств ОАО «Белинвестбанк» перед вкладчиками и кредиторами.

Все

Крайна зора

Выпуск
№ 35 (48)

Сезон прастуд

БРАНХІТ БАЦЦА ЧОРНАЙ РЭДЗЬКІ

Вільготнае, халоднае надвор'е — гэта сезон частых прастуд. Як адзначае **дацэнт кафедры алергалогіі Беларускай медычнай акадэміі паслядыпломнай адукацыі Людміла МАСЛАВА**, менавіта прастуды могуць стаць прычынай абстрактнага хранічнага хваробаў. Такіх, напрыклад, як бранхіт.

Востры бранхіт узнікае звычайна ў выніку інфекцыі і часта працякае пры адначасовым пашкоджанні верхніх дыхальных шляхоў: слізістай абалонкі носа — рыніт, глоткі — фарынгіт, гартані — ларынгіт, трахеі — трахеіт. Узбуджальнікам вострага бранхіту могуць быць тая ж мікроба і вірусы, якія выклікаюць грып, востры карды верхніх дыхальных шляхоў, запаленне лёгкіх. Істотнае значэнне мае перахладжэнне цела, запішныя вільготнасць паветра.

Востраму бранхіту паярэдзінае насмарк, ахрыпласць, кэзытанне ў горле, пашым з'яўляецца сухі бальжон кашаль з макротай. У першыя 2—3 дні тэмпература цела можа павышацца, хворы скардзіцца на агульную слабасць, дрэжыкі, мышачныя болі ў спіне і ў канечнасцях. Звычайна няскладнены востры бранхіт на працягу некалькіх дзён заканчваецца выздаравленнем, але часам можа перайсці ў хронічны. У дзяцей востры бранхіт узнікае больш часта, нярэдка ўскладняецца запаленнем лёгкіх.

Лячэнне вострага бранхіту звычайна праводзіцца дома. Пры павышанай тэмпературы паказаны пасцельны рэжым на некалькі дзён у памяшканні, якое добра вентрыруецца. Карысныя гарчычнікі, банкі на грудную клетку, асабліва

пры болях у грудзях, нахныя гарачыя ванны з гарчыцай, трэба піць гарачае малако з мінеральнай вадой ці з дабаўленнем 1/2 чайнай лыжкі пітной соды. Паменшыць кашаль можна пры дапамозе ўцірання на ноч у скуру грудак камфарнага масла, а потым хворага трэба ўхутыць.

Для прафілактыкі хворым рэкамендуецца перад выходам на вуліцу над гуадзінай прымацаваць палоску меха поўсцю да цела. Аблягчэнне стану будзе адчувацца пастаянна, стане лепш дыхаць.

У народнай медыцыне пры бранхіце рэкамендуець:

❖ Падбел звычайны (лісце) — 5 г, чорная бузіна (кветкі) — 5 г, спаршы (трава) — 5 г. Гэту сумесь заварыць адной шклянкай кіпеню, ухутыць, настаяць адну гадзіну, працэдуць і піць як чай 3 разы на дзень.

❖ Падбел звычайны (лісце) — 2 часткі, малярдушка (трава) — 1 частка, рамонк аптэчны — 2 часткі, 2 ст. лыжкі здробненай сумесі заліць дзюма шклянкі кіпеню, ухутыць, настаяць 5—6 гадзін. Працэдуць і піць у цёплым выглядзе па 1/2 шклянкі тры разы на дзень перад едой.

❖ Багун — 4 часткі, бярозавыя лупышкі — 1 частка, малярдушка (трава) — 2 часткі, крапіва двухдомная — 1 частка, 2 ст. лыжкі здробненай сумесі заліць 500 мл кіпеню, кіпцюць 10 хвілін, ухутыць, настаяць 30 хвілін, адцэдуць і піць па 1/3 шклянкі тры разы на дзень пасля яды.

❖ У эмаляраваную каструлю высыпаць 1 ст. лыжкі шалфейа і ўліць 1 шклянку малака. Прыкрыць накрыўкай і ўскіпаць на невялікім

агні, даць крыху астыць, працэдуць і ўскіпаць яшчэ раз. Піць гарачы адвар перад сном.

❖ Доннік (трава) — 5 частак, чабор — 10 частак, фенхель (насенне) — 11 частак, мята (трава) — 10 частак, трыпунік (лісце і насенне) — 15 частак, алтэй (карані, лісце, кветкі) — 15 частак, салодка (корань) — 15 частак, падбел (лісце, кветкі) — 20 частак. Усе травы змяшаць, здрабніць. 4 ст. лыжкі сумесі заліць 800 мл кругога кіпеню, шчыльна закрыв накрывкай, ухутыць і настойваць на працягу гадзіны. Працэдуць, дадаць на адну шклянку адвару 1 ч. лыжку мёду ці варэння і, падаграўшы да +40°C, піць па адной шклянцы. За ноч выпіць не менш як дзве шклянкі.

❖ Падбел (лісце, кветкі) — 1 частка, рамонк аптэчны (кветкі) — 1 частка, медуніца — 2 часткі, малярдушка (трава) — 1/2 часткі. Усё змяшаць, здрабніць. 2 ст. лыжкі сумесі заліць 300 мл кіпеню, ухутыць, настойваць 1/2 гадзіны. Працэдуць і піць цёплым з мёдам ці варэннем па 150 мл. За суцкі варта прыняць не менш як 5 порцыяў. Прымаць перад ядой.

❖ Сіроп з рэдзкі. Чорную рэдзку нарзаць доўжымі і надзерці на тарцы, змяшаць з мёдам (на адну сярэдні памеру рэдзку 3 стальных лыжкі мёду). Можна ў цэлай рэдзкі зрабіць паглыбленне і пакласці туды 2 ч. лыжкі мёду. Сок, які ўтвараецца, прымаць кожную гадзіну па 2—3 ст. лыжкі.

❖ 2 ст. лыжкі падагратага касторавага масла змяшаць з адной сталовай лыжкай ачышчанага шкпінару. Нагрэць гэтыя сумесію грудзі 3 разы на дзень.

Падрыхтавала Вольга ШАЙКО.

У НАРОДЗЕ ЧАСТА ДУХОўНАЕ ЗДОРОВ'Е БЫТЮЮЦЕ НЯПРАВІЛЬНЫЯ УЎЛЕННІ АБ СТАТУСЕ ХРОСНАГА БАЦЬКІ

Часта ў народзе распаўсюджана няправільнае ўяўленне аб статусе і ролі хросных бацькаў або маці, а таксама аб абмежаванні, якія не дэвалююць чалавека быць хросным. Аб гэтым у гутарцы з карэспандэнтам **БЕЛТА** расказаў загадчык кафедры бібліястыкі і царкоўна-практычных дысцыплін Інстытута тэалогіі імя святых Мядодзія і Кірыла БДУ прафесары **Сергей ГОРДУН**.

«Пры здзяйсненні над дзіцем таінства хрышчэння людзі, якіх прынята называць пераемнікамі, або хроснымі бацькамі, не павінны быць пасіўнымі ўдзельнікамі рытуалу. Варта памятаць, што хросныя бацькі абавязаны перад Богам быць адказнымі духоўнымі настаўнікамі сваіх хроснікаў, дапамагаць бацькам настаўляць дзяцей у хрысціянскай веры», — падкрэсліў айцец Сергей.

У гэтай сувязі галоўным абмежавальным фактарам на магчымасць стаць хросным бацькам ці маці з'яўляецца канфесійная прыналежнасць чалавека. «Калі немаўля хрысціянца ў праваслаўнай царкве, то хросны ніяк не можа быць католікам — гэта абсурдна. Бо роля пераемнікаў заключаецца ў тым, каб быць для дзяцей ўзорам праваслаўнага хрысціяніна», — патлумачыў святар. Таму хросны або хросная павінен быць паўналетнім чалавекам, і абавязкова веруючым.

Акрамя таго, шэраг кананічных абмежаванняў звязаны з сямейным становішчам і сваяцкімі сувязямі пераемніка з сям'ёй хросніка. У прыватнасці, хросны не могуць стаць родным бацька і маці дзіцяці. Хросныя бацька ці маці не могуць быць мужам (жонкай) таго, каго хросіць, яго айчынам або мацахай. Акрамя таго, пераемнікамі аднаго і таго ж дзіцяці не можа стаць сямейная пара. «Калі хросныя бацька ці маці жывуць у шлюбе, то гэты шлюб павінен быць венчаным, гэта значыць са здзяйсненнем таінства венчання. Аднак гэта кананічнае правіла ў нашай рэчаіснасці не заўсёды выконваецца», — дадаў айцец Сергей.

Ён таксама адзначыў, што царква забараняе ўступіць у шлюбныя адносіны хросным бацькам аднаго і таго ж дзіцяці.

Хроснымі бацькамі могуць быць прадстаўнікі белага духавенства (жанацыя святшчэнніка), але не манахі. Што датычыцца бабўль, дзядуляў, братоў, сясцёр, цёткаў, дзядзюкаў і іншых родных, то яны цалкам могуць быць пераемнікамі пры хрышчэнні. «Ніякіх абмежаванняў, акрамя вышэйназваных, няма. Усе астатнія павер'і выдуманыя ў народным асяродку і з'яўляюцца адгалоскамі язычніцтва», — адзначыў святшчэннік.

Хрышчэнне з'яўляецца найгалоўнейшым таінствам хрысціянскай рэлігіі. Хрысціяне вераць, што хрышчэнне вызваляе чалавека ад улады сатаны і аддае немаўля пад абарону анёла-ахоўніка. Па праваслаўным канонах хрышчэнне прынята ажыццяўляць трохазорным апусканнем у вадзі. Аднак пад уплывам каталіцызму ў Беларусі стала практыкавацца таксама хрышчэнне шляхам трохазоровага аблівання. У экстрэмальных выпадках, калі чалавек памірае і жадае прыняць хрышчэнне, таінства над ім можа здзяйсніць не толькі святшчэннік, але і любы веруючы міранін. У такіх выпадках дастаткова тры разы абліць паміраючага вадой са словамі: «Крещаете раб Божий (імя) во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Духа Святаго, аминь».

Уладзімір ВАСІЛЬКОЎ, БЕЛТА.

П'янтства — зло

У Мінску сёлета за пастаянныя п'яныя дэбошы са сваіх кватэр выселены 7 чалавек

У Мінску з пачатку года за сістэматычныя парушэнні правілаў карыстання жыллі памішканнямі (прадстаўленне сваёй жылплошчы для распаўсюду спіртных напійкаў і п'яных дэбошы) сям'ёра наймальніку выселены без прадстаўлення імя жылля. Аб гэтым паведаміла начальнік аддзела кадравай і прававой работы ГА «Мінская гарадская жылльвае гаспадарка» **Наталія Лаздоўская**.

«Гэтая катэгорыя мінчан дасталяе нам вялікі гаўлаўны боль, — канстатвала суразмоўца. — Як правіла, яны не плячэць за камунальныя паслугі гадамі. У выніку мы вымушаны прымаць меры — спачатку паярэдзваем, патым падаём іскі ў суд, а калі жыхары не разгуюць на заваўгі, то іх кватэры адключваюць ад камунальных паслуг». Не адчуваюць радасці ад такога суседства і прыстойныя гараджане. Таму выйсце ў такой сітуацыі адно — выселенне без прадстаўлення жылля (арт. 39 Жытльвага кодэкса) або ў кватэру меншай плошчы (арт. 71).

Цяпер па ініцыятыве органаў унутраных спраў у адносінах да яшчэ 60 падобных гора-жылцоў сталічнымі ЖРФА пададзены іскі ў суд аб выселенні з займаемай плошчы. А 312 уладальнікаў кватэр, якія ігнаруюць спакой суседзяў, атрымаў афіцыйныя паярэдзжанні. Да слова, летас за рэгулярныя парушэнні правілаў карыстання жыллі памішканнямі сваіх кватэр пазбавіліся 15 чалавек.

Кар. БЕЛТА.



Фота Анатоля КЕШЧУКА.

Сямейны псіхолог

Святлана Анніманкава

АБ ЧЫМ МАРАЦЬ СТАРЫЯ...

Мы ўсе некуды спяшаемся, пераселі з грамадскага транспарту на свае машыны — усё роўна спазняемся, людзі, не паспяваем... Старая глядзяць нам услед. Аб чым яны мараць? Нылёгкае пытанне. Ну аб чым яны могуць мараць? Аб здароўі, спакоі, ім ужо няшмат трэба...

Але давайце паспрабуем спыніцца, ненадоўга прыгледзецца, па назіраць за нашымі старымі. Гэта зрабіць няцяжка. Вось спяшаецца некуды старэння, ідзе даволі борзда, сумкі, безумоўна, цяжкія, у вачух мударасць усіх пакаленняў. «Нічога сабе, бабуля, — падаме нехта, — мне б столькі энергіі!» Другая каршынка: дзядуля сядзіць каля пад'езда на лавачцы, крочка і не празіўляе ніякай цікаваці да бурлівага жыцця, якое яго акружае... Гэты сваё пажыццё, канстатуюць мы. Прыкладзі яўна процілегалі, узятая для зручнага і правільнага вываду — старасць бывае рознай. Бывае вясёлая, лёгкая, бывае сумная, цяжкая. Міма сумнай мы прабагваем, стараючыся яе не заўважваць. Каля вясёлай са здзіўленнем прытарможваем. Потым клопаты накрываюць нас, і мы б'жым далей. Але калі вясёлая старасць абавязкова трэба спыніцца! Гэта як руковы святлафор: няможна, але так прыяма. А чаму неўляга? А таму што мы так прывыклі. Словы «старасць не радасць» глыбока сядзяць у сям'ёмадасці людзей той эпохі, калі «адрацаваны матэрыял» не ўяўляў ужо цікаваці для грамадства.

Гэтыя часы прайшлі, у сучаснай псіхалогіі цяпер складаецца новае ўяўленне аб старасці, цяпер існуе тэндэнцыя ўспрымаць яе як рух чалавека наперад, развіццё, а не сіл жывіцца. І гэта натуральна — усім падабаецца вясёлая, жыццярэдасная старасць, з імі прыяма быць побач, і, насупраць, нікому не хочацца кантактаваць з вечно незадаволенымі бабўлякмі і дзядулякмі.

Час і малодасць выбіраюць радасці! Калі добра пакарпацца ў жыццёвым багажы, то ў кожнага старога знойдзецца хоць крыху радасці, якой ён можа падзільцца з тымі, хто яго акружае. А радасць, як вядома, роч надзвычай запартрабаваная. Ды і прынышці зносінаў для ўсіх аднолькавыя: калі ты зануда — з табой цяжка кантактаваць, і для старых гэта не выключэнне. Умееш быць шчаслівым — будзеш доўга жыць і радавацца кожнаму новаму дню; не ўмееш — мабчы, таксама будзеш доўга жыць, толькі гэты будзе іншая гісторыя.

Ды ўсё ж такі аб чым мараць старыя? Калі быць чэснымі, мары старых каго цікавяць. А дарма. Невыпадкова пажылыя людзі гавораць аб хуткачэснасці людскага жыцця: не паспееў вакам міргнуць — ужо інстытуцкія, сям'я, дзеці, жывоці, мяшкі пад вачыма, сіл усё менш і менш... Але не, гэта не старасць, гэта проста стомленасць, замотанасць. Насмарк яна не спяшаецца, яна цудоўна ведае, што да яе прыйдуць усё. Толькі адны — як у гоці да добрага сябра, а іншыя — як да непрыяцеля: прынясуць з сабой спрэчку маладзіцы, адмаўляць відвоначна, расстрачваюць душэўныя сілы на бессэнсоўныя і смешныя высілкі, пакутуюць да канца сваіх дзён у старым, нялюбимым целе... У адзін цудоўны дзень з'явіцца з нас зразумее, што старасць прыйшла... Спакойная, упэўненая ў сабе, у сваёй годнасці і недахопах, у сваім магчымасцях. Адны будуць рабіць выгляд, што не пазнаюць яе, маладушна хавваючыся пад стол, як маленькія дзеці. Іншыя адзначаць яе прысутнасць і пойдучы далей. А яна ўсё прыме, усё зразумее і ўсім даруе. Яна самая мудрая, таму што усё ведае; яна самая прыгожая, таму што скарэй яе лепш бачна душа; яна самая доўгая, бо дае час на роздум, магчымасць набываць гармонію.

Хочаць ведаць, аб чым мараць старыя? Абавязкова спытаеце ў іх аб гэтым! Знайдзіце час падумаць, прыгледзецца. Гэта змога велімі дапамагчы нам у нашай вар'яцкай гоцы за прывыдамі. Старасць — гэта дар, і той, хто гэта разумее, не можа не быць за яго няўдзячным: раскрываюцца вочы, перастае мітусіцца душа, чалавек набліжаецца да ісціны і дапамагае іншым. Нездарма старасць бок у бок ідзе з адзінотай. Толькі адзін на адзін з самім сабой чалавек можа разгледзець і зразумее, наколькі жыццё цудоўнае. Гэта падарунак, а падарунак — заўжды радасць. Радасць адчування нараджэння дня, бо менавіта ў старасці людзі мала спяць і рана устаюць; радасць адчування першага цёплага, саргаваннага сонечнага праміня; радасць спакою, калі нікуды не трэба спяшацца; радасць ад магчымасці дзядзіцца вопытам, які дастаецца ў ўзнагароду ад жыцця.

Старасць — гэта сіла, сама моцная з усіх сілаў — сіла духу. У старасці яна патрэбная, каб зразумеець? Ты некуды ішоў, для нечага жыць і вольны вост — табе ён падабаецца? На жаль, старыя даволі часта мараць аб тым, каб вярнуць час назад і... і многае зрабіць іншак...

Расчараванне — гэта таксама падарунак, які можа заслужыць чалавек. Падарунак, якім ён можа падзільцца з намі, тым самым аказваючы неацэнную паслугу, даўшы зразумеець у час, што трэба змяніць, як трэба жыць. А падарунак — роч простая: хочаш жыць, хочаш — не.

Аб чым мараць нашы старыя? Аб нашым шчасці, бо мы, іх дзеці, — гэта іх любіць, клопат і цяпло, дзюкючы гэтакім мы жывём. Яны, нашы старыя, — мудрыя, моцныя, прыгожыя, — наша надзея, апора і радасць, упэўненасць у тым, што заўтра ёсць, і яно, гэта заўтра, цудоўнае.

Беражыце сябе і сваіх блізкіх!

СЕСЦІ НА ШПАГАТ У 67 ГАДОЎ? ЛЁГКА!

або **Новае здаровае жыццё верамейкаўскіх пенсіянерак**

У аграгарадку **Верамейка, што ў Чэрыкаўскім раёне, запрацавала група здароўя для састарэлых жанчын.**

Ініцыятарам стварэння групы стала старшыня сельскага камітэта **Верамеек Тамара Макараўна Грыгор'ева**. Грамадская актывістка літаральна заразіла ўсіх сваёй энергіяй і імкненнем да здаровага ладу жыцця.

Тамара Макараўна — ураджэнка чэрыкаўскіх мясцінаў, выгадала два дзяціў, працавала дырэктарам вышэйшай школы, цяпер на пенсіі. Сваю жыццёвую паціўню жанчына акрэсліла наступным чынам: «Не маю раўнадушна прайсці міма, калі нешта не так». Летась яна заняла трэцяе месца ў спартыўнай форме сельскіх старастаў і старшыня сельскаму Магілёўскай вобласці. За прэмію набыла веласіпед, каб усюды паспяваць па сваіх грамадскіх справах і пры гэтым не губляць спартыўную форму.

Галоўны праект Тамары Макараўны — група здароўя для вясковых пенсіянерак. Доўгі час яго ажыццяўлялі пераахаджальні розныя абставіны. Не, набраць людзей у групу праблема не было: тых, хто жадае даць пра сваё здароўе, у **Верамейках** і акружэ досыць. Трэба было шукаць памішканне для заняткаў і, самае галоўнае, професійнага трэнера, якому б плацілі грошы за фізкультурныя заняткі з састарэлымі людзьмі. Але нягледзячы на перашкоды, старшыня сельскага вяртале не адступіла ад пляну.

Пасля выступлення Грыгор'евай на раённым семінары яе ідэю падтрымала кіраўніцтва Чэрыкаўшчыны. **Верамеек** расшэннем райвыканкама далі палову стаўкі трэнера для групы здароўя.

Потым сталі шукаць чалавека, і ў выніку кіраваць групай здароўя стаў Віталій Куляшоў. Гэтага маладога чалавека амаль усё ўдзельніцы групы здароўя ведаюць з маленства: Віталій нарадзіўся і вырас у гэтых мясцінах, ажаніўся, і цяпер у маладой сям'і нарадзілася дзіця. У вольны час ад бацькоўскіх клопатаў трэнэр займаецца з пенсіянерамі: робіць старанна, вялікіх нагулак не дае і ставіцца да жанчын вельмі тактоўна, з павагай.

Заняткі — двойчы на тыдзень па дзве гадзіны. У вечаковы час месца пенсіянерак знайшлось ў спартыўнай зале школы. Усё гэта — абсалютна басплатна.

За тым, каб з састарэлымі фізкультурнікамі нічога не здарылася, пільна сочыць трэнэр. Нічога падобнага на сізнны з вядомай савецкай стужкі: «Сем старых і адна дзядуля». Усе нагузкі адпавядаюць узроставым узроўню і з'яўляюцца індывідуальнымі: калі нехта не можа бегчы, то можна энергічна крочыць. Есць у складзе групы і дзве медыцынскія сестры, якія цяпер на пенсіі, і яны гатовыя ў любы момант аказаць дапамогу.

Калі шчыра, то ўся група цягнуцца за Тамарай Макараўнай, якая на 68-м годзе жыцця не толькі мае стройную, падцінутую паставу, але і свабодна садзіцца на шпатаг. Яна ўсё сваё жыццё прытрымліваецца здаровага ладу жыцця, аддае перавагу народнай, расліннай медыцыне і лічыць фізкультуру галоўнай справай для чалавека, які хоць доўга жыць.

— Нельга піць і курчы, а трэба рухацца, — вучыць маладых і старых Грыгор'ева. — І вельмі важна мець аптымістычныя настроі, які пераадолеюць узроставую стомленасць.

Самай старэйшай жанчыне ў групе здароўя амаль 70 гадоў, а самая маладая толькі летас пайшла на пенсію. Гавораць, што мужчыны слова на-

Доктар адкажа

ЁСЦЬ ПЫТАННІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ...
На будучым тыдні дзюжурчы на «гарачай» тэлефоннай лініі Міністэрства аховы здароўя (222 70 80) будзе:

19 лістапада — кансультацый аддзела першаснай медыка-сацыяльнай дапамогі Міністэрства аховы здароўя **Людміла Мікалаеўна ГУРЬНОВІЧ**.

20 лістапада — загадчыца аддзлення Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру «Кардыялогія» **Ірына Валынцінаўна ЛАЗАРАВА**.

21 лістапада — начальнік аддзела медэкспертывы і рэабілітацыі Міністэрства аховы здароўя **Ганна Анатолеўна ЛУКІНА**.

22 лістапада — загадчык дырэктара НДІ анкалогіі і медыцынскай радыялогіі **Анатоль Сяргеевіч Маўрычаў**.

23 лістапада — вядучы спецыяліст аддзела арганізацыі лекавага забеспячэння **Ірына Васільеўна ШАЎЧЭНКА**.

У графіку магчымыя змяненні.



Тамара Макараўна ГРЫГОР'ЕВА, старшыня Верамейкаўскага сельскага і арганізатар групы здароўя для вясковых пенсіянерак.

суперак сваім жанкам не сказала, а дзеці актыўна падтрымалі імкненне сваіх маці заняцца здароўем.

— Ды і я добра агітую, — усміхаецца Тамара Макараўна. — Напрыклад, Марыя Аляксандраўна Жук, якой, дарэчы, жонка нашага трэнера даводзіцца ўнучкай, скардзілася, што дрэнна сабе адчувае, што ўсё баліць. Мы жывём побач, і я яе ўгаварыла пайсці ў групу здароўя. Пераканала, што нават схадзіць да школы і назад пра арганізм — і то вольна карыцца прыяскам. А цяпер нам суседку не адцягнуць ад заняткаў, та ёй падабаецца!

А Вольга Паўлаўна Крыскіна яшчэ нядаўна пакутавала ад высокага ціску, а цяпер на прапанову зрабіць перыанчкі у занятках і адлучыць цвёрда адказвае: «Ні за што! Я толькі жыць пачала!»

— Я вам наглядна растлумачу, у чым карысць нашай групы здароўя, — прапановуе Тамара

Макараўна. — Я змаўляла, што калі жанчыны ідуць на заняткі, і то жаўкі глядзяць сабе пад ногі. А калы вяртаюцца дадому — галовы ўверх, смяюцца і прапаноўваюць яшчэ пагуляць па **Верамейках**.

Месца ў групе здароўя — гэта зараз новы турэйшы дэфіцыт. Хатні тэлефон у Тамары Макараўны проста разрываецца ад просьбаў жанчын далучыць іх да заняткаў. Таму ў аграгарадку вымушаны адкрываць яшчэ адну групу — на гэты раз рознаўзроставаю, каб задаволіць патрэбы ўсіх, хто жадае займацца фізчнай культурай. Грыгор'ева гаворыць, што калі справа так пойдзе, то з новага года трэба прасіць для трэнера поўную стаўку і адкрываць аж 4 групы! А ў будучым пабудавачу ў аграгарадку фізкультурна-аздараўленчы комплекс.

— Галоўнае, што мы аб'ядналі людзей вядоўле іх інтарэсу і з карысцю для кожнага, — лічыць старшыня Чэрыкаўскага раённага Савета дэпутатаў **Наталія Гагоўчан**. — У жыхароў **Верамеек** сапраўды ёсць імкненне да здаровага ладу жыцця. Але мы адкрылі групу здароўя і ў іншых мясцінах: у Рэчыцы — для падлеткаў, у Язёрах — для людзей працэдольнага ўзросту і пенсіянераў. І цяпер ва ўсіх сельскіх Саветах будзем шукаць магчымасці для таго, каб арганізаваць людзей. Калі гэта ў вясковым пенсіянерам рабіць узімку, калі наўшта няма, а ціск і хандроз не даюць спакою? Трэба ім дапамагчы знайсці шлях да здароўя!

Днямі Чэрыкаўскі райвыканкам выдаткаваў 2,8 мільёна рублёў на набыццё спартыўных прыладаў для групы здароўя, і ў **Верамейках** вельмі ўзрадаваліся гэтай вавне.

Гэтым часам тамтэйшыя фізкультурніцы рыхтуюцца да лыжнага сезона. Не скарэць, што **Верамейкі** — радзіма вядомага беларускага біятліста **Алега Рыжанкова**. Яго першы трэнэр Іван Лістраценка і цяпер займаецца з моладдзю: ў **Верамейках** ёсць філіял дзіцячай спартыўнай школы і нядрэнна біятлонная база. Грыгор'ева мяркуе, што трэнэр знойдзе лыжы і для групы здароўя пенсіянерак.

ЦІ ЁСЦЬ СЭКС НА БЕЛАРУСІ?

або Што для аднаго сэксуальна, то для другога непрымальна



Не толькі Брэд Піт і Анджэліна Джолі могуць лічыць сябе сэксуальнымі. Аказваецца, амаль кожны з нас вядомае такой «здольнасцю»: у той ці іншай ступені, у разуменні таго ці іншага партнёра, а ў цэлым — у залежнасці ад таго, наколькі нам гэты патрэбна. Аб вярхоўных сэксуальнасці расказвае псіхолог Вольга Андрэева.

— Пяніцце сэксуальнасці — гэта нейкая канструкцыя, якую кожны на-паўнае сваім зместам. У розных людзей і нават у рознага стагоддзі яна свая. З біялагічнага пункту гледжання сэксуальнасць дадзена чалавеку ад нараджэння. Кі стыль паводзінаў — гэта вынік пэўнага выхавання ці самавыяўлення. Пры гэтым сэксуальнасць яшчэ суправаджаецца пэўным эмацыянальным зместам: можа выклікаць захапленне, асуджэнне, зайдасць ці іншыя пачуцці. Стаўленне людзей да сэксуальнасці неадназначнае. Так, беларуская культура хутчэй асуджае, чым падтрымлівае тую ж жаночую сэксуальнасць. Бо ў нас — патрыярхальная мадэль уладкавання грамадства, згодна з якой жанчына павінна быць сціглай, добрай гаспадыняй, пільшчотнай маці. З другога боку, ад яе ўсё ж такі чакаюць спадабаласці, разнастайнасці ў сэксуальных паводзінах, адным словам, яна павінна ўсё аддаваць мужчыну і пры гэтым не з'яўляцца аб свайх сэксуальных перавагах. Падобныя «правілы гульні» падмацоўваюцца і гендарнымі стэрэатыпамі, паводле якіх навіны жанчыны расцэняюцца сваю паспяховасцю па тым, наколькі яны запатрабаваныя мужчынамі. Як быццам у жанчыны няма сваяў аўтаномнай ідэнтычнасці. Адна яна — нішто. Важна толькі, ці выбірае яе мужчына — у жонкі, сяброўкі, палюбоўніцы. Адвадзана, каб быць выбранай, трэба нешта мужчыну прад'явіць, сканструяваць нейкую сэксуальнасць, якая будзе адобрана і запатрабавана ім. Па сутнасці, сэксуальнасць нашых жанчын канструюць мужчыны.

— Часам здаецца, што мужчынам абсалютна не важна, на якую «канструкцыю» яны кілюць, галоўнае, каб аб'ект быў у прынцыпе...
— Калі вы гаворыце аб палігамнасці мужчын, то тут я павінна сказаць наступнае. Навука эталогія, якая вывучае паводзіны, у тым ліку сэксуальныя, жыццё і людзей, сцвярджае, што палігамныя мадэлі паводзінаў дэманструюць і мужчыны, і жанчыны. Гэта скажа і ўсе млекакормячыя — і самкі, і самцы. Самыя мангаманья — птушкі. Іншая справа, мужчынская сацыяльная культура забараняе жанчыне быць палігамнай.
— Калі сэксуальнасць такая разнастайная, значыць, ёсць і мужчыны, гатовыя адзіцца з тым, хто «не нарадзіўся прыгожым»...
— Безумоўна, ёсць мужчыны, якія і не патрэбна іншая сэксуальнасць, іх задавальняе, што жанчына не стане «прыманкай» для іншых «самцоў». Дарчы, калі мы гаворым пра сэксуальнасць, неабходна ўлічваць важны біялагічны момант. У людзей мае быць розная палаява канстытуцыя. Ёсць мужчыны, для якіх сэксуальныя адносіны іграюць ролю даўна, першую «скрыпку» ў стаўленні з жанчынай, і для іх актыўнае паловае жыццё будзе наліскам.
— А што можна сказаць пра тых, хто скача з ложка ў ложа? — У гэтых скачках, зноў жа, няма нічога біялагічнага. Яны цалкам сацыяльныя. Калі мужчына не ўпэўнены ў сабе, яму патрэбны пацярпелы партнёра, што ён — круты хлопец. Для гэтага патрэбны прыкметы дэманстратываў сэксуальнай паспяховасці. Адсюль пошук знешняга не прывабнага, прастыханнага ў вачах навакольных «самак». Калі ў модзе даўганогія бландзінікі, значыць, такая і будзе побач. Нават калі з ёю няма аб чым гаварыць. Тое, якое мужчына выбірае сабе жанчыну, — тэст на праверку яго ўласных вартасцяў, самацэнкі, упэўненасці ў сабе. Упэўненасці ў сабе мужчыны патрэбны стабільныя адносіны з адной, каштоўнай для яго жанчынай. Паралельных рэмануў яму не патрэбна.

— Прычыны нізкай самацэнкі, як і карані фарміравання сэксуальнасці, мяркую, варта шукаць у дзяцінстве.
— Сэксуальнасць пачынае фарміравацца ўжо тады, калі бацькі яшчэ толькі чакаюць сваё дзіця і ўяўляюць яго будучыню. Пасля з'яўлення дзіцяці на свет бацькоўскія ўяўленні «падганяюцца» пад гэты сцэнарый з дапамогай адзення, цацкаў, ролевых гульніў. Тых жа дзясці-

чынак робяць лямкамі, прыгажунямі, — адным словам, выкоўваюць майстэрства падабца мужчыне. А кожнае дзіця трэба выхоўваць як асобу. І хлопчыку, і дзяўчыцы бацькі павінны гаварыць: ты справішся, у цябе атрымаецца, імкніся і многія дасягнеш. А калі мы будзем даваць ацэнкі: прыгожая, разумныя, а потым нашы дзеці пойдуч у першы клас, там, хутчэй за ўсё, адшуквацца іншая прыгажуня і другі разумнік, што стане істотным псіхалагічным ударам. Калі ж мы будзем выхоўваць асобу, тады наша дзяўчынка, калі падрасце, будзе разумець, што з'яўляецца не менш каштоўнай за мужчыну і што заўмуж трэба выйсці не таму, што ўсё гэта робіцца, а калі ёсць ідэя роўнага партнёрства і адказнасці. У процілеглым выпадку лепшыя гадзіны жанчыны правядзе на кухні ў якасці «узорнай» хатняй гаспадыні, а пасля яе кінуч, абмяняючы на больш якасны «тавар». Сэксуальнасць, як вы разумееце, добра прадаецца, гэта запатрабаваны тавар. І толькі ад жанчыны залежыць, ці хоць яна ім будзе. Калі яна будзе прафесіяналам пэўнай справы, з высокім даходам і не будзе матэматычна залежнай ад мужчыны, значыць, у яе будзе выбар — з кім жыць і як. Але вернемся ў дзяцінства. Важны этап у фарміраванні сэксуальнасці — узрост ад 3 да 6 гадоў, калі аб'екты прывязлівасці становяцца бацькі прачцельга полу. Хлопчыкі хочуч апажэіцца з мамай, дзяўчычкі — выйсці заўмуж за тату. І тут важна, каб бацька, напрыклад, хоць і любіў дачку, але ўсяляк захаваў ёй, што яе маці для яго — галоўная жанчына. Дзяўчычкі не павінна заняць месца маці, а хлопчыкі — бацькі, паколькі разб'е-

— А дзін сучасны французскі пісьменнік сказаў прыкладна наступнае: як добра, што я — не жанчына, не трэба баяцца маршчы, рабіць падыяжкі, сядзець на дыетах і г.д. — Жанчына можа гэта і не рабіць. Дастаткова проста акуратна выглядаць, сачыць за сабой, а калі яна ўзводзіць гэта ў культ, то пачынае глядзець на сябе вачамі мужчыны і ацэньваць сябе як тавар. Жанчына таксама можа сказаць мужчыну: ідзі-ка, паважаны, паха-дзі ў спартзалу, зрабі лясакцыю, а пасля парамуляваць. У прынцыпе, цывілізаваны мужчына павінен траціць шмат грошай на сваю знешнасць, асабліва калі гэта мае значэнне для яго работы. Дарчы, у Еўропе зараз шмат мужчын наведваюць спартзалу, робяць манікюр, масаж твару, пластычную хірургію, добра апранаюцца. Ім нават прыдумалі назву — метрасэксуал. Жанчына таксама павінна сачыць за сабой, але ў адноўленне ад заходніх жанчын нашым не стае таго прыняцця сябе, якое ёсць у замежжы. Калі іх таліа стала крыху больш, яны спакойна гэта перажываюць.

— А наша — застаецца адна... — У мужчын розныя патрабаванні да жанчын. І часта мы жы-вем міфамі аб тым, чаго яны на-самрэ хочуч.
— Што можна сказаць пра сэксуальнасць беларускіх жанчын і мужчын?
— Малюецца, на жаль, асэксуальны вобраз. Справа ў тым, што ў складаны перыяд, калі цэнтральнай тэмай для многіх людзей застаецца выжыванне, сабе адыходзіць на-ват не на другі план. Сэкс становіцца чымсьці дзюржымым, але нік не гульніць, не крыніцца задаваль-нення. Сэкс жа патрабуе культуры дастатку і пэўных умоў для адла-чкі. І, канешне, высокай самапавагі людзей. Беларуская сэксу-альнасць, безумоўна, ёсць, але яна сумная. Без фантазіі.

Гутарыла Святлана БАРЫСЕНКА.

— Ці справядліва будзе сказаць, што жанчына страчвае прывабнасць пасля нараджэння дзіцяці?
— Не зусім, але дзеці сапраўды могуць сапсаваць адносіны паміж мужчынам і жанчынай. Асабліва калі мужчына ўзяў шлюб для таго, каб гэту жанчыну ні з кім не дзяліць. У такім выпадку



Фота БЕЛТА



Нататкі мастака

Добрыя людзі МАЛГАЖАТА І ПАРАДАК

Вакол мяне дзеюцца рытуалы і ўрачыстасці. Даводзіцца выбіраць, уець час трэба спыніцца на скрыжаванніх і вызначаць маршрут, бо прапаўнаецца быць адначасова ў некалькіх месцах і ўдзяляюцца ў самых розных падзеях. Учора я выбіраў паміж пахаваннем Уладзіміра, днём народзінаў Ігара і працоўнай на работу, дзе мяне чакала Малгажата з пытаннямі для сваёй кнігі пра беларускі менталітэт. Абвядзенне польскай журналісткі гаварыла па-руску. «Беларусы вельмі «порядочныя» людзі... Чаму яны такія «порядочныя»? На якое імгненне я сумееў. Ніколі не лічыў прыстойнасць выразнай рысай у характары беларуса. Але і габражаць сваіх людзей, адмаўляючы ім у прыстойнасці, не выпадала. Давялося ўдакладніць: «А чаму вы думаеце, што беларусы «порядочныя»? — «Яны любяць парадак. Вось ў і вашым кабінце парадак і чысціна. Усе кнігі роўна ляжаць на сталі...» Мне стала лёгка. «Малгажата, любіць парадак не азначае быць «порядочным!» Беларусы вельмі любяць чысціню, раўнавагу, парадак, спакой і шэры колер...» — «Але ж апранаецца беларуская моладзь ярка!» — «А ўсёроўдзіне мы ўсе шэрыя. Каб я выбіраў колеры для беларускага сцяга, я б выбіраў адзін роўна-шэры колер. Шэраці хачэння. Хочацца парадаку, спакою, чысціны і шэра-сці!»

ІРА І ДЗЕСЯЦІРУБЛЁВАЯ НАВИНА

«Купі навіну!» — прапанова сы-ходзіла ад Іры, з якой я часам п'ю каву ў «Акаварыуме». Давялося зазірнуць у партманэ. «Во, якраз ёсць дзесьці рублёў!» Варта быў прапанаваць ёй пяць, але прычублёвікі ўжо адмяліся. «Слухай... Мая сяброўка закахалася ў твайго знаёмца. Яна кажа: ён найпрыгажэйшы чалавек на свеце!» — «Наўжо страхавы агент можа закахацца?» — «Як ты здагадаўся?» — «Магу нават сказаць, у каго са знаёмых закахалася твая жанчына-агент!» — «У каго?» — «У Сяргея.» — «Чаму ты вырашыла, што ў Сяргея?» — «Усім астатнім яна прапанаўвала застрахавацца, а яму яшчэ не прапанавацца.» — «Ты купляеш навіну?» Я пакінуў дзесьці рублёў на сталі і пайшоў у студыю. Дарчы, Сяргея зусім не

ПАРАДОЖЖА І ПАДРОЖЖА

Алена Хаменка не збіралася ў падарожжа, але звянок з італьянскай амбасады прымусіў яе паду-маць пра вандраванне. Італьянскі клерк мякка папракнуў Алену тым, што візу яна адрыла менавіта ў італьянскай амбасадзе, а ў Італію так і не з'ездзіла. Алена гандлюе тканінамі, яна ўець час у дарозе, за апошняга паўгода яна была ў Іспаніі, і ў Нямеччыне, і ў Галандыі, і ў Кітаі, а ў Італію так і не патрапіла. Не зраслося. Каб не крывадыцца італьянкай, Алена выправілася на тры дні ў Рым. А каб не сумавала, яна запрасіла ў падарожжа сяброўку. Яна разгарнула ў самалётце па-пку з паперамі і стала чытаць: «Са мной едзе Алена Хаменка. Узрост 36 гадоў, Пашпарт серыя... Усё су-гуча.» — «Усё!» А хто табе зрабіў такую папку? — «Чалавек, які ад-казвае за маё цела. У мяне ёсць тры памочнікі. Першы адказвае за дзяццё, другі — за дом, а трэці — за цела. Праз паўгадзіны ў вас мя-нікор. Заўтра ў вас басейн... і ўсё

Адам ГЛОБУС.

ПРАКОП І СУМЛЕННЕ

Каб у чалавека зусім не было сумлення, такое сураскаецца не часта. Пракоп унікальны, бо сумленне ў ягоных паводзінах адсутнічае цалкам. Ён і сам ведае пра сваю загану, таму старанна імітуе наяўнасць сумлення. Ён публічна абвешчывае іншых у прадажнасці і чорствасці. Такім людзям лёгка даецца кар'ерны рост. Яны спрытна ўскарскаваюцца на кіраўнічых пасадах і з вышынні пагардліва паглядаюць на сумленных людзей. Але і ў іх жыцці здаюцца непрыемнасці. Так было і з Пракопам. Мы выпівалі з ім пасля чарговай удалай аперацыі з нерухомасцю. Пілі ў вялікай кампаніі, дзе сядзелі прысутных быў і Пракоп бацька. І раптам бацька сказаў Пракопу такія словы: «Сынок, што ж ты казаў пра гэтага чалавека кепскаса? А цяпер ты сядзіш і вы-піваеш з ім, і ён, як бачу, не такі ўдур і дрэнны чалавек». Над старым павісла гнятлівая цішка. Мне давялося развітацца з кампаніяй, бо кепска-някеспікам чалавекам быў якраз я. Цяпер я назіраю за кар'ераю Пракопа здалёк, ніякіх спраў з ім не ведаю, адно дзіўлю-

ТОМСІК І ГЛАМУР

Томсік скача і скача. Яна скача са сцэны на подыум, з подыума на кінэзжран, з экранна манітор, з манітора ў тэлевізар, з тэлевізара на рекламны шчыт, са шчыта на часопісную вокладку, з часопісна на газетную паласу... І няма канца тым скачкам, тоі мігунілівы прысутнасці ў медыяпрасторы. Томсік — гламурны сімвал. А што такое гламур? Гламур — ілжывая мішэн, якую вынайшлі ба-гаці і разуменны, каб адцягнуць увагу народа ад сваіх часам жорсткіх і малапрыгожых дзеян-няў. Народ глядзіць на глянцавыя твар Томсіка, зайдросціць і плюе. Народ плюе на гламурны тварок і мяркую, што плявок трапіць у цэль. Народ не ведае, што гламур вынай-дзены для таго, каб ім захап-ляліся і абураліся, яму зайдросцілі і на яго пльвалі. Томсік — бедная артыстка, якая жыве ў маленкай аднапака-ёвай кватэрыці пяціпаўхрвога скасабачанага дамкі. Томсік — няшчасная істота, якую ніхто не любіць. Томсік — ра-быня тусовачнага жыцця. Томсік думае, што заўтра яна ста-не разумнай і замочнай, заўтра гламурны прыноч прапануе ёй руку, грошы і сэрца. Заўтра... Томсік не ведае, што ў яе няма заўтра... Томсік скача і скача на адным месцы. І мне чамусьці шкада Томсіка.

ПАКЕЦІКІ З ЦУКРАМ

Зноў у мяне поўная сумка па-прыювых пакецікаў з цукрам. Каву п'ю без падсалоджвання, а пада-юць яе ў барах з абавязковым яр-кім пакецікам. Ну і нашо мне, ска-жы, гэтыя цукруныя пакецікі? Пада-юцца! Такія розныя, так выраз-на аформленыя, з такімі акуратны-мі надпісамі, што роўна кажаць дзяду пакецік у сумку да нататніка з асцадкам. І цягаю я іх з сабою. Мне зусім не цяжка. Але нашо яны мне? Без патрэбы. Буду змагацца са сваёй сванасцю. Буду над-рываць пакецік і сыпаць у каву не-калькі дробачку цукру. Рваны па-кецік у сумку не закінеш, і афіцьянт не будзе мець спакусы падаць аплочаны мною пакецік некаму ін-шаму. Так і рабіла, як вырашаў. Але ў сумцы час-ад-час пакецік з цук-рам усё адно з'яўляецца. Пэўна, калі я задумваюся пра нешта-там-нейкае, роўна пацукі сцягвае паке-цік цукру са стала і незаўважна для мяне хавае ў сумку.

ПАКЕЦІКІ З ЦУКРАМ

Адам ГЛОБУС.

такое, што звязана з цэлам і яго-ным перамяшчэннем у часе і пра-сторы. Чытаем далей... У аэрапорце трэба забарць багаж. З багажом праісці на выхад. Схema праходу па аэрапорце прыкладна такая. Да га-тэля можна даражыцца наступным чынам: на таксоўцы за сто еўра, на маршрутнай таксоўцы за чатырна-ццаць еўра, на аўтобусе за дзесьці еўра. Лен, мы паедзем на аўтобу-се!» Алена паспрабавала адшукць памылку ў плане падарожжа: «А як мы тоі аўтобус знойдзем?» — «Фо-та аўтобуса прыкладаецца. Вось яно!» Алена падарожжа прайшло гладка-гладка, і ў італьянскай ам-басадзе былі цалкам задаволеныя яе паводзінамі.

ОАО «КАСКАД-93»

сообщает о проведении 30 ноября 2007 года внеочередного общего собрания в очной форме присутствия акционеров.
Повестка дня:
1. Об избрании членов наблюдательного совета.
2. О приобретении Обществом акций ОАО «Каскад-93».
Место проведения: г. Минск, ул. Франциска Скорины, 14—226.
Начало в 14.00.
Начало регистрации в 13.00.
Тел. для справок: 017 298 57 68, 298 59 52, 029 629 16 18.

«Канкурэнты-кавалеры Топчуць шлях да бабы Веры...»

У размову ўключыцца кожны — Ад дзядзюхай да мілых бабунь, Аб тым, што на вясці ў яе модна, Ёй не можна пакуль без рагуль.
Чаму? Дзе элементарна: На людзей нахадзіць жах: Растучы цыны на вачах — Мо, канец з канцом вядзём, Як карову завядзем?
думала ўспых Ала Тарасік з Мінска. Прай-да, дзе яна яе тут паставіць! На балконе ці што? Ды і клопату колькі! Таму, па мерка-ванню Мікалая Старых з Гомеля
Два дзядзі вядуць размову: Ты рабіць, каб быць здаровым — Сырадой штодзённая ліць? Ці без працы век свой жыць?
Ёсць пытанне! Ой ёсць! Прычым, калі ўду-мацца, вельмі прынцыповае.
Працяг тэмы ў настальгічным лісце з Па-стаўшчыны ад сп. Гаўрыша Некалі, — успамі-нае ён, прагоняць кароў па вуліцы, разві-дуцца яны па дварах, па хлявах, а пах сыра-доў — застаецца і доўга-доўга яшчэ вісіць у паветры... А гукаў колькі... Карацей, у аўтара ліста цылая «п'еса» да здымка злжылася: «Месца дзеяння — вуліца аграгарадка, дзе-ючыя асобы — гаспадар, які збыва карову і гаспадар, які яе трымае, час дзеяння — сён-ня. Дыялог:
— Рагарэўшы апетыт, А на сыр, бач, дэфіцыт, — кажа першы.
— Раў я — трымай Рагулю, Дэфіцыту даў бы дулю, — адказвае другі.
Тыя ж прыкладна думкі і ў сужэнцаў Ас-троўскіх з Мінска:
Не так цяжка галаве, Як кароўку ў хляве, Як туюж у лалаку!
Ды з саломкай пад баком... Будзе гной і малако!
Не менш аптымістычна настроены яшчэ адзін гадзінчак — Павел Станевіч з Ор-шы: За аднаго з героюў ён піша:
Хай растуць у краме цыны,
Але ж на думку мічан Астроўскіх, ба-



Фота БЕЛТА

Заспявай, салюўка



Заспявай, салюўка, Узялімны гас: Ка мне мілы едзе, Кая паганяе. Бяжыць конік, бяжыць, Дарожанку мерыць — Добра той дзючыне, Што хлопцам не верыць.

Бо ў хлопцы мыслі, Як жорны ў мільне: Сонягна да гэтай, Заўтра к той дзючыне. Толькі мой міленькі Зраджычак не будзіць: Ён з маёй дарожкі К іншым не забудзіць.

Казкі для дарослых Мужчынская салідарнасць...

— Вы да каго? — мажны цёмнаволы мужчына з амаль што гусарскімі вусамі ўзняў галаву над сталом, заваленым стосам папер, і паглядзеў на мяне з пада-зраманнем.
— Карэспандэнт газеты, — назвалася я. — Наконт скаргі ў рэдакцыю... Мне казалі, вы будзеце разбі-рацца з гэтым пісьмом.
— А-а-а... Тады праходзіце, — голас яго ледзь за-ўважна павячэй і сам ён крыху прыстаў з месца, хоць і з неахотай. — Будзем знаёмыя, капітан Зорын.
Змерыў мяне адзінавоўным позірмам, напэўна, су-адносіны нашы ўрастаньня і вагавыя катэгорыі, узды-гнуў і папрасіў пісма «для азнамлення». Тэкст апошня-га, уласна кажучы, быў капітану Зорыну ўжо знаёмы — я сама двойчы зачытвала яго па тэлефоне. Аднак абста-ноўка (усё ж мы знаходзіліся ў адзінавоўнай міліцый па-трабавала парадку, і я аддала яму ліст.
Аўтарам пісма была жанчына. Напэўна, з катэгорыі тых, хто да вырашэння асабістых пытанняў павінен пад-ключыць грамадасць. Чым большая колькасць грама-дзян будзе удзельнічаць у вырашэнні праблемы, тым лепш. Сама праблема, натуральна, заключалася ў муж-жы, які злоўжываў спіртным і час ад часу не начаваў дома... Але жанчыну абурала не столькі «мараліка», на-пэўна падсела яе «палаво», колькі патуранні гэтым па-вядзінам працэдуры праваахоўных органаў. Калі верыць пісьму, міясцовыя міліцыянеры ўсе яе скаргі ігнаравалі, а замест таго, каб склапаць на ягоднякі пратакол за пратаколам, кожны раз спрабавалі яго выгарадзіць...
Капітан Зорын нахмурыв бровы. Вяртаючы пісьмо, сурова спытаў:
— Ну і... ?
Я зразумела, што ён чакае падрабязнай справа-дзачы аб далейшых дзеяннях. Зразумела, маіх:
— Хацелася б з яго сустрэцца і выслухаць усё прэ-тэнзіі, — адрапартавала я.
— Прэтэнзіі?! — абурывся капітан і злосна завару-шыць вусамі. — Ведаем мы гэтыя прэтэнзіі! Развяслю, разумееш, вершаванымі Палацы ім падавай, «мерсед-сы», джаку... Нармальным мужыкам не прадыхнуць: круціцца з ранку да вечара... Ну, якісь такі чарку пасля цяжкага працоўнага дня — і што, адразу ў міліцыю зва-ніць? Прыязджае, мяўляў, складзіць на яго пратакол, забярыць у аддзяленне, высыліць з кватэры... Не жонкі, а зямлякі сапраўдныя. Ваша шчасце, што я жыў непа-далёку ад гэтай... — капітан паказаў на пісьмо і непа-ратура выказаўся. — Заўвад вас і яшчэ дадому на абед паспею...
Каб супакоіць таварыша Зорына і перавесці гаворку на нешта больш для яго прыемнае, я пацкавалася, што гатуе мяне абеды. Калі, безумоўна, увогуле хто-небудзь гатуе...
— О, наконц гэтага ў мяне строга, — адказаў ён, апранаючы паліто. І скрозь густыя капітанскія вусны прабілася ледзь заўважная ўсмешка. — Наконт гэтага ў мяне поўны парадок і дыс-цып-ліна!
На апошнім слове ён зрабіў наісік, даючы сзя-мець, што менавіта яно і з'яўляецца фундаментам ся-мейнага шчасця.
— Мая жонка не тое што скаргу накатаць — лішні раз пікнуць бацька, — самазадаволена працягваў ка-пітан Зорын, хоць за асаку яго ніхто не цягнуў. — Яна ў мяне, ведаеце, як прычуванна? У шэсць гадзін раніцы — пада'ём, у дваццаць дзве гадзіны — адбой, — гэта калі я не на дзюржэстве. У семнаццаць гадзін у яе канец рабочага дня. Трыццаць—сорак хвілін адводзіцца

Наталія УЛАДЗІМІРАВА

на гастрон, плюс дзесьці хвілін — на дарогу дадо-му... Летам — дача, градкі, свежае паветра. Пятна-ццаць гадоў жывём душа ў душы. І ніякіх табе капры-заў. Не тое што гэтыя... вершаванцы...
...Усю дарогу капітан Зорын чытаў мне лекцыю пра дрэнных жонак і перыядычна прыходзіў да высновы: па гэтай прычыне мужыкі і п'юць. Настроены ён быў ваяўніча.
— Я ўжо па пісьму бачу, што гэта сцера. Напэўна, завяла сабе палюбоўца, а мужка вырашыла высыліць ці ўпекчы на пятнаццаць сутак... Не, не дакажэца. Я такіх разумных за вярсту бачу. Не ў такім глумальна-ую работу праводжу — глумачу, як трэба мужа пака-важэ. А напрыканцы гутаркі папярэджваю: «Пака-важэ магу і да адказнасці прыцягнуць...» Ну так, на ўсялякі выпадак. Але, ведаеце, спрашоўае. Паўторных скарг-аў яшчэ ні разу не паступала.
Да таго часу, як дайшлі да месца, капітан ужо быў парадкам накручаны... Першы чым пазваніць у патрэб-ную кватэру, абшлі суседзю зверху і знізу, каб скла-сіці «папярэдняе ўражанне». А яно, як на то, ніяк не ўклад-валася ў вывераную капітанскую схему. Гаспадар аб-значанай кватэры сапраўды неаднойчы бачылі напад-літчу — і гэта яшчэ мякка кажучы. Нехта ўспомніў, як ён спіў на лесавыя пільцоўкі... Іншыя чулі, як брудна ла-яўся на жонку. Многія бачылі яе закладанай.
— Нічога-нічога, — падбадзёрваў ці то мяне, ці то ся-бе збіты з панталыку капітан Зорын. — Яны тут усё зга-варыліся. Мы ж з аднымі жанчынамі размаўлялі — вы за-ўважылі? Вядома справа — жаночая салідарнасць...
Ён перыядычна паглядаў на гадзіннік — напэўна, не хацёў спазніцца на абед... Аднак прафесійны аб-в'язак узв'ярнуў над іншымі памненнямі — у патрэб-ную кватэру мы пазванілі толькі пасля таго, як былі аптыаны ўсе суседзі, якія меліся ў наяўнасці. Дзверы адчыніла худзенькая кабетка ў замытым халаціку. Зда-гадаўшыся, што за госці да яе завіталі, сумелася, па-чырванела і запрасіла прайсці на кухню... У кватэры і намёку не было не тое што на джакузі — нават на прстойноўм мэбле. Затое каля халадзільніка стаяла батарэя пустых бутэлек з-пад гаралкі...
— Вы ўжо мяне прабачце, — пачала гаспадыня, — за тое, што ўсю гэту кашу завярала. Не трэба было нікуды пісаць. Разбіты кубак не склеіш і сілай кахаць не прымушыш...
— Не-не, грамадзянчак! Што значыць «прабачце»? — пайшоў у наступленне капітан Зорын. — Звяртае-ся ў салідныя інстанцыі, адрываеце людзей ад ра-боты... І з-за чаго? З-за нейкага глупства! Ніхто вас не б'е, ніхто вам не пагражае, — звінёў у поўнай цішы голас капітана. — А дзе, дарчы, ваш муж? Вы ж напі-салі, што ён не працуе?
Вочы жанчыны раптоўна сталі злымі.
— Дзе?! Вось вы і разбірыцеся, дзе... Заўвё сабе кропту тут непадальце. Мож я, дарчы, з вашых. Нейкі Зорын — маёр ці капітан, муж, ведаеце?
Пачуўшы знаёмае прозвішча, капітан Зорын стар-пняўся і адрозва абмаж. Закахалася і папрасіў шклян-ку вады. Потым палез у партфель, дастаў чысты ар-кушы паперы і паклаў перад жанчынай.
— Пішыце заяву, грамадзянка... Усё пішыце. І пра ня-ўня дэбосі, і пра небеспэку для жыцця... Ён у нас ад-ным штрафам не абмяжуецца — асабіста пакапачуся...
Глядзеш у гэты момант на капітана Зорына ча-мусьці не хацелася...

Хто каго? гатце страціць можа і сам чалавек, калі... Гаварыць нават няміка, Як расліся гаспадар! І кароўку за вярхоўку — Цягне ў горад, на базар. А яшчэ скаціна, без належнага гаспадар-скага догляду, збегчы можа. На здымку вась (па версіі У. Барысёнка з вёскі Старое Ся-ло Ушацкага раёна):
Мужык пытае мужыка: — Ці бачыў ты майго быка? — Твой бык — лабег шукаць кароў, А я сваю — вяду дамоў.
Бо
«Бо кароўка, куме-браце, Самы лепшы выхавалец. Маладу гаспадыню Прылучае к дысцыпліне — У пару прысці дадому, Усё заўжды рабіць свядома Рана ўстаць і позна ляжаць, У адпалку — хутка бегчы... Вуча працаваць да поту, Праганяючы ляноў... Мо таму ўсе маладыя Кажуць: «Мы вам не дурныя. Лепей піва піць і колу, Чым трымаць цяпер карову.»
Але ж на гэтай пазаконкурснай і пэсі-містычнай ноце ад сп. Чыгрынавай з Ві-лейшчыны агледз завяршыць не хоцання. Таму — пытанне на засыпку. У аднаго з тутэйшых дзядоў спытала некай, ці тры-мае ён кароўку. Адказаў: «А навошта яе трымаць? Выпусціць у поле і няхай сабе ходзіць». «То хваецца

«НАШ УДЗЕЛ У ПРАЕКЦЕ НЕ ДАЗВАЛЯЕ ВЫРАШЫЦЬ ПРАБЛЕМУ, ДЗЕЛЯ ЯКОЙ НАМ ПАТРЭБНА СТАНЦЫЯ»

Прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі заявіў нядаўна, што не выключае ўдзелу краіны ў праекце па будаўніцтве новай АЭС у Літве. Ці выгадны такі ўдзел рэспубліцы? У якой форме ён можа ажыццяўляцца? Аб гэтым карэспандэнт «Звязды» гутарыць з беларускім палітолагам Юрыем ШАУЦОВЫМ. Акрамя таго, суразмоўца каментуе іншыя падзеі на энергетычным рынку краіны...

— **Наколькі верагодны ўдзел Беларусі ў праекце ў Літве? У якой форме можа ажыццяўляцца гэты ўдзел?**
— Самы галоўны варыянт удзелу Беларусі — Літва будзе не адзіна, а два энергаблокі з улікам інтэрасаў Беларусі. Тады мы можам атрымаць практычна на сваёй мяжы ўдзел у працы АЭС, нагляд за якой ідзе праз структуры Еўрасоюза. І яна вельмі моцна «сцягне» ў адну эканамічную сістэму Беларусь, Літву, Латвію і, магчыма, Польшчу.

Таму гэта, так бы мовіць, досыць прываблівы варыянт. Бо такім чынам нашыя адносіны з Літвой, Латвіяй і, магчыма, Польшчай атрымаюць прычыпкова важную для гэтых краін інфраструктурную падтрымку. У такой сітуацыі будзе прасцей вырашаць шмат праблемаў у двухбаковым адносінах Беларусі з гэтымі краінамі. А праз двухбаковыя адносіны будзе прасцей

выпрацоўваць палітыку з астатнім Еўрасоюзам.
— **Якія мініусы для Беларусі можа мець удзел у праекце?**
— Галоўны — праект не будзе наш. Мы будзем толькі адным з удзельнікаў. Мы будзем уплываць, але не кантраляваць. Другі мініус — праект будзе больш дарагі, чым пабудова АЭС на сваёй тэрыторыі. І энергія будзе даражэйшая, чым у выпадку, калі АЭС была б пабудавана ў нас.

Трэці мініус. Наш удзел у праекце не дазваляе вырашыць праблему, дзеля якой нам патрэбна станцыя. Энергія там будзе не так шмат. Нават калі ў Літве будзе два энергаблокі, энергія будзе дзеляцца каля мінімуму на тры краіны. А Беларусі, паводле падлікаў урада, патрабуецца адзін ці два паўнаўрава-раснасныя ўласныя блокі, каб доля атаманай энергіі ў нашым балансе стала прыкметнай.

— **Вы казалі, што будаўніцтва АЭС у Літве будзе значна даражэйшым, чым уласнай станцыяй. Гэта звязана з тэхнічнымі характарыстыкамі, якія выбіраюць краіны Балты?**

— Так. Акрамя таго, Ігналінская АЭС — гэта савецкі праект. І працоўны калектыў на АЭС умее працаваць з ім. А новы праект (хутчэй за ўсё, з французскім рэактарам), — гэта зусім новая тэхналогія. І гэтаму яшчэ трэба вучыцца, што досыць дорага.

— **Кіраўніцтва Беларусі прапанавала Расіі аднавіць будаўніцтва другой ніткі газарывода «Ямал-Еўропа». Наколькі верагодна, што Беларусі ўдасца зацкавіць расійскі бок вярнуцца да гэтага праекта?**

— Думаю, на ўзроўні двухбаковых адносінаў мы не можам шмат чым зацкавіць «Газпрам» вярнуцца ў праект. Бо труба далей ідзе на Польшчу. І праблемы, якія Расія мае з праектам, у першую чаргу звязаныя з Польшчай.

Але новыя ўмовы Беларусі і той палітычны кантэкст, у якім робяцца прапановы, з'яўляюцца аргументам для Расіі задумвацца пра сваю палітыку адносна ўсёй Усходняй Еўропы. Калі ў Маскве задумаецца пра новую палітыку стайку на півднёва-паўночнай і Балтыйскай транзіт — ілюзія. Немагчыма абмінуць Усходнюю Еўропу. Ні з газам, ні з нафтай на транзіце. А выгоды, якія Расія атрымае за кошт таго, што робіць у Санкт-Пецярбургу, вельмі дорага ёй абыходзіцца.

Танней было б знаходзіць дыпламатычныя рашэнні праблемаў, якія ўзніклі паміж Расіяй і Усходняй Еўропай. Бо сённяшні курс Расіі на тое, каб абыходзіць Усходнюю Еўропу, не вырашае праблемы, а закрывае на іх вочы, — гэта дрэнны курс. Усё роўна Усходняя Еўропа паставіць у парадка-

дна перад Расіяй усе свае праблемы. Калі Расія будзе абыходзіць Усходнюю Еўропу транзітам, то праблемы будуць пастаўлены не праз двухбаковыя інстытуты, а напрыклад, праз новую знешнюю палітыку ЕС. І пасля прыняцця еўрапейскага канстытуцыйнага пагаднення, якое ўжо адпрацаванае, Усходняя Еўропа будзе мець вельмі вялікі магчымасці ўплыву на палітыку ўсяго ЕС.

Таму, калі Расія пачне пераглагодаць сваю палітыку ў адносінах з Усходняй Еўропай, магчыма, мы і атрымаем другую трубу. Але гэта пытанне складанае.

— **Ці магчыма, што Расія будзе разглядаць варыянт адначасовага будаўніцтва газарывода па дну Балтыйскага мора і другой ніткі «Ямал-Еўропа»?**
— Магчыма. І гэта было б аптымальна. Бо першая нітка Паўночна-Еўрапейскага газарывода не з'яўляецца канкурэнтнай для Беларусі праектам. Ён мае заплаваны аб'ём, які здольны задаволяць толькі патрэбы рэгіёна, прыбярэжнага да Балтыйскага мора. Праблему для Беларусі складае другая нітка.

Калі будзе другая нітка «Ямалу», то другой ніткі па дну Балтыйскага мора не будзе. Тады будзе існаваць гарманічная сістэма забеспячэння расійскім газам усёй Еўропы.

Сяргей КУЗНЯЦОЎ.

навакольнае асяроддзе. Праект падрыхтаваны літоўскім бокам.
Акцываючы праект па будаўніцтве АЭС у Літве, генеральны дырэктар кампаніі Lietuvos Energija Рымантас Эзайціс заявіў у інтэрв'ю, якое было надрукавана ў вясковым нумары часопіса «Балтыйскі шлях», што новая АЭС — «лепшае рашэнне» праблемы надзейнага забеспячэння электраэнергіяй краіны на доўгія гады. «Будаўніцтва атаманай электрастанцыі — працяглы і складаны шлях, але яго можа пераадолець той, хто ідзе наперад».

Старшыня праўлення кампаніі Eesti Energia Сандар Лііве ў тым жа нумары часопіса заявіў:

— Пасля 2009 года, калі будзе зачынена Ігналінская АЭС, якая працуе сёння, Літва ў сваёй вытворчасці электраэнергіі будзе цалкам залежыць ад газу, што ўзвозіцца з Расіі. У асаблівы перыяд цяжка ад Расіі залежаць і Латвія. Толькі ў Эстоніі застануцца станцыі, якія працуюць на сваім паліве, г.зн. сланцы. Яны пакрыюць спажыванне ўнутры дзяржавы і змогуць нават экспартаваць энергію, але і яны для працягу эксплуатацыі маюць патрэбу ў рэканструкцыі і модернізацыі.

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

Сканворд з 15 хвацінаў. Змяшчае 15 пазіцый з выявамі і тэмамі: Фота 1, Насілкава, Суадзія Еўропы, Цырк на вяршыні, Жанр К. Крапіва, М'яч у вяротах, Фота 2, Ягада, Хвойнае дрэва, Скандынаўскі эпас, Мін-паў-востраў, Мера-попіс, Птушка з буслоў, Частка жорнаў сярняў, Дзель гадзінніка, Перакананне, Сарыч, Від спорту, Гуш-калка, Клятва абяцання, Мін-паў-востраў, Мера-попіс, Птушка з буслоў, Частка жорнаў сярняў, Ільняны тлушч, Кветка, Від спорту, Гуш-калка, Клятва абяцання, Мін-паў-востраў, Мера-попіс, Птушка з буслоў, Частка жорнаў сярняў, Бунт, мяшчэ, Від падатку на Русі, Персідскі цар, Крымскі курорт, Паўвостраў у Расіі, Мін-паў-востраў, Мера-попіс, Птушка з буслоў, Частка жорнаў сярняў, Праз-дзіт Сіры, Крымскі курорт, Паўвостраў у Расіі, Мін-паў-востраў, Мера-попіс, Птушка з буслоў, Частка жорнаў сярняў, Аповесць І. Тургенява, «Прыкол» карабля, Цырквы гімнаст, Хатняя жывёла, Народная гульня з мячом, Мужчынскі гонар, Фота 4, «...алейку!» Катыльнікі савецкіх, Фота 3, 4047 кв.м, Лхаман-ка (разм.), Снаць судна, Мін-паў-востраў, Мера-попіс, Птушка з буслоў, Частка жорнаў сярняў, Міжнародны дагавор, Падман настра, Таггарыны паверх, Паверх А. Птушкіна, Бліскучы спой на паверхні, Начная птушка, Край, рабрэ, Суднавы звон, Разрад у карата, Трыніч-ўраган

17 лістапада 2007 г. ЗВЯЗДА

ПРАВЕЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

Сканворд (15 лістапада). Па гарызанталі: Амперметр. Ажына. Люк. Свят. Меліна. Кап. Ружа. Казна. Паст. Барэц. Дз. По. Эры. Стос. Траса. Алі. Паласкун. Амур. Макі. Машкара. Каліна. Улан. Ікра. Авал. Ціліна. Тата. Садат. Ітака. Адат. Раса. Агрэст. **Па вертыкалі:** Віно. Талачкі. Сколак. Торт. Ліваці. Брат. Салат. Арысаба. Іваці. Урна. «Атас». Пралік. Адхон. Алідада. Юнак. «Ака». Скапа. Птаха. Цыгата. Збор. Яна. Аракул. Арс. Малі. Эра. Уран. Клубніцы. Гранатамбіт.

Сканворд (14 лістапада). Па гарызанталі: Шторка. Денецк. Бром. Дзю. Бра. Уфа. Глог. Рамазо. Антонаўка. Орт. Мат. Палерма. Грос. Кара. Рост. Скавыш. Эска. Гт. Скат. Круг. Тарс. Эфа. Цымбалы. **Па вертыкалі:** Тарпа. Глянеч. Тарту. «Фаталіст». Румба. Норка. Крэда. Аюдаг. Армавір. «Лаўтары». Ушачы. Дупло. Ашуг. Грам. Агрэст. Матроска. Оскар. Карагод. Статс.

Адказы на судую ад 14 лістапада гл. у табліцы

5	6	9	1	2	8	3	7	4
1	2	3	4	5	7	8	9	6
7	8	4	6	9	3	1	2	5
4	7	5	9	6	1	2	8	3
2	9	8	3	4	7	5	6	1
6	3	1	5	8	2	7	4	9
8	5	6	2	3	9	4	1	7
3	4	7	8	1	6	9	5	2
9	1	2	7	5	4	6	3	8

ЖЫЛЛЁВА-КАМУНАЛЬНАЯ РЭФОРМА — ПОГЛЯД АБО БАРАЦЬБА З КАРУПЦЫЯЙ?

Пцін як палітык і яго каманда першымі зразумелі, што Расію ў бліжэйшы час чакаюць вялікі ўзрушэнні ў сферы ЖКГ. І прычым больш небяспечныя і жаліліва на сваіх наступствах, чым падзене самалёт, лакальны землетрасенні і г.д. Гэта «землетрасенне» змяце любы ўрад і Прэзідэнта. Тэхнагенная катастрофа ў сферы жылля. Бо 78 працэнтаў жылга сектара ў Расіі — гэта ўжо не жылля дамы, а практычна будаўнічае смецце, але ў ім жывуць мільёны людзей.

Напрыканцы свайго другога прэзідэнцкага тэрміну Пуцін дакладна і зразумела паставіць і агучыць два пытанні: «Барашча з карупцыяй і злыначыствам і вырашэнне сацыяльнага пытання ў сферы жылля». Першым ідэю прапанаваў і агучыў Івану С.Б. (тады міністр абароны, а ў мінутым генерал-паўкольнік КДБ-ФСБ Расіі). Пуцін ідэю прыняў і развіў.

У 2003 годзе міністр МНС Расіі Шаіры ў сваім дакладзе на пасяджэнні Савета Бяспекі ўпершыню паказаў, якія ўзрушэнні чакаюць Расію, яе насельніцтва ў сферы ЖКГ і сацыяльнага быццё ў правінцыйных рэгіёнах краіны ў 2007—2012 гадах. Па сутнасці ў Расійскай Федэрацыі насіпае крытычная сітуацыя ў ЖКГ. У 2003 годзе ўсе зразумелі, ці і цяпер гэта разумеюць: каб вырашыць пытанні ЖКГ — патрэбны грошы. Грошы ёсць, але ў руках дзяржавы, а ў руках алігархаў, і буйнейшых кампаній. Значыць, грошы трэба дастаць або забарць, у каго яны ёсць, заробленыя несумелымі шляхам.

Другое: неабходна валодаць яснай інфармацыяй аб сітуацыі ў краіне, ва ўсіх яе сферах жылля, і асаб-

ліва ў фінансавай, а таксама аб плане «мяржэмага праішчкі» — алігархаў, фінансава-прамысловыя магнаты, якія раней у 90-я гады завалодалі стратэгічна-прамысловымі цэнтрамі і аб'ектамі краіны. Прычым цэнтры з гэтых цэнтраў ідуць за мяжу, а не працуюць унутры краіны. Каб прасачыць рух грошавых патокаў у краіне і за мяжой — патрэбна Структура. Гэту структуру і стварылі (Камітэт па фінансвай разведцы) — узначаліў гэты камітэт Зубкоў В., які ў церапашні час з'яўляецца прэм'ер-міністрам Расіі.

Па-трэцяе, грошы, канфіскаваныя ў гэтых кампаніях, — павінны пайсці ў сферу ЖКГ і на абарону. Прыкладам дадзенага падыходу і рашэння з'яўляецца Справа «ЮКОС-Са-Хадаркоўскага». Чытань аб гэтай справе вядома. Прыватная кампанія стала дзяржаўнай. Упершыню за 13 гадоў пасля 1991 года — ЖКГ Расіі, і абаронная прамысловасць нашых суседзяў, атрымалі значныя фінансавыя ўлічкі з боку дзяржавы, акрамя бюджэтныя.

Пасля перавыбарвання Пуціна на другі тэрмін, план пачаў увасабляцца ў жыццё. І першае, што было зроблена — Івану (міністр абароны) і Патрушаў (дырэктар ФСБ)

атрымалі даручэнні аб стварэнні новых аналітычных цэнтраў, якія маглі б адсочыць, абслугоўваць і кантраляваць пытанні новай дзяржаўнай стратэгіі. Гэтыя цэнтры былі створаны і здадзены ў 2006—2007 гадах.

Акрамя гэтага, у структурах МУС, Пракуратуры, ФСБ і МНС — створаны мабільныя групы хуткага рэагавання, з самастойнымі паўнамоцтвамі для аўтаномнай работы ў рэгіёнах. Аб'екты дадзенай групы ўжо правалі ў спецперашчы і ў Санкт-Пецярбургу і Вялікім Ноўгарадзе ў 2007 годзе. Лёжыце гэта генеральнай рэпетыцыяй...

У сапра калініных гарадах Расіі, які з'яўляюцца цэнтрамі губерняў і тэрытарыяльна-нацыянальных фарміраванняў, пабудаваны жылля дамы, якія з'яўляюцца адзін з гэтых дамаў будзе 75 працэнтаў новых правераных і надзейных супрадоўнікаў, прыкамандзіраваных або зноў назначаных у гэтыя цэнтры. Менавіта яны і будуць увасабляць у жыццё план на месцах.

Прэзідэнт, праз назначанне Зубкова прэм'ер-міністрам, па «яго просьбе» вызваляе ад сваіх пасадаў міністра эканамічнага развіцця Грэфа, сацыяльнага міністра Зурабава і Якаўлева — міністра ЖКГ. Ставіць на іх месцы людзей сваёй каманды, якія будуць выконваць ключавыя ролі па выкананні плана Пуціна—Іванова. Дададзім суды апошніх стрых, назначанні новага міністра Пошты Расіі, дакладней, перавод на гэту пасаду кіраўніка

Ашчадбанка Расіі. Зроблена гэта для дадатковага кантролю за грошавымі і інфармацыйнымі патокамі насельніцтва краіны. Адначасна, што Фрадкова назначылі кур'яраваць знешнюю разведку краіны, а Лебедзеву — наадварот, перавялі на «ўнутраны сектар» — СНД, дзе ў будучым павінна адыцца каракціроўка адноснай Расіі з б'юльмі рэспублікамі СССР.

Застаецца прыняць і агучыць закон па барацьбе з аргачынасцю і карупцыяй у Расіі. Думаю, што партыя «Адзіная Расія», узначаліць яе ўзбраенне і агучыць план (Пуціна, Іванова) і будзе увасабляць прыняцце яго ў законную сілу.

Так што тандэм (Пуцін—Івану) у красавіку 2008 года застанецца ў рэальным выглядзе, толькі абдуццеца перамена месцаў (Пуцін—Пуцін). Гэта і ёсць перамяшчэнне палітыкі і стратэгіі працы ўрада, аб якой гаворыць прэзідэнт Расіі.

У студзені—красавіку 2008 года ў Расіі пачне дзейнічаць Анты-карупцыйны цэнтр (яго ўжо сфарміраваў Зубкоў), і пад яго кіраўніцтвам пойдзе работа на ўмацаванні і вяртанні раней страчанай дзяржаўнасці. Паралельна — да выбаранна новага прэзідэнта краіны, у каманды Зубкова будзе стаяць задача: вярнуць 3-а мяжы фінансавыя сродкі Стафандру, раней размешчаныя ў заходніх банках, і накіраваць іх у сацыяльную сферу краіны, а таксама абарону.

Уладзімір КСЕНЗ, г. Ліда.

У Мачулішчах будзе арганізаваны заказнік для сокала-пусталыгі

Аб гэтым карэспандэнту «Звязды» паведаміў спецыяліст па экалагічнай адукацыі Грамадскай арганізацыі «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Руслан Шайкін, які з'яўляецца кіраўніком праекта «Захаваць сёння тры краіны Балты» — Літва, Эстонія і Латвія. Акрамя таго, сваю зацкаўленасць у далучэнні да праекта выказвае Польшча. Мяркуючы, што АЭС будзе пабудавана да 2015 года ў Вісагінасе (Літва), дзе знаходзіцца Ігналінская АЭС. Праца апошняй павінна быць цалкам спынена ў 2009 годзе. Пасля гэтага, паводле слоў Сяргая Герхардса, рэгіён сутыкнецца з «пэўнымі праблемамі» ў забеспячэнні электраэнергіяй. Сёння ідзе падрыхтоўка да будаўніцтва АЭС. У прыватнасці, праходзіць абмеркаванне праекта ацэнкі ўплыву новай атаманай станцыі на

парамі па ўсёй тэрыторыі краіны. Адна з самых вялікіх калоній гэтых прыгожых драпежнікаў знаходзіцца зараз на тэрыторыі пункта магістраў у населенага ляска і на пасадках у Мачулішчах. Зараз амяраюць птушак гэтага рэгіёна пад кіраўніцтвам Руслана Шайкіна маюць магчымасць падтрымліваць сокала, што спрыяе рассяленню прыгожага летуна ў другія раёны нашай краіны. Сёння мясцовая калонія ў Мачулішчах складае восем пар сокала-пусталыгі, а ўсяго ў Беларусі гэтых карысных драпежнікаў налічваецца каля 1200 пар.

Першы ў Еўропе заказнік для сокала-пусталыгі плануецца стварыць на тэрыторыі, у якую ўваходзіць унікальныя сасновы бор, дзе растуць прыгожыя кайнерыявыя сосны. Гэтыя дзівосныя дрэвы сустракаюцца яшчэ толькі ў Беларускай птушцы ў Лунінецкім раёне. Статус арніталогічнага заказніка ў Мачулішчах дазволіць забараніць на яго тэрыторыі высяканне лесу. Сёння спецыялістамі Грамадскай арганізацыі «Ахова пту-



шак Бацькаўшчыны» рыхтуецца навуковае абгрунтаванне праекта па стварэнні экалагічнага заказніка, пасля чаго ён будзе прапанаваны на абмеркаванне Мінскага райвыканкама.

Сяргей ПАЛІНІН.

Ну і ну! ВОСЬ ТАКАЯ ЁНУЧКА!

Здарылася гэта ў вёсцы Жыдча Пінскага раёна. Да бабулі-пенсіянеркі прыйшла 18-гадовая ёнучка і папрасіла грошай. Састарэлая адмовіла, і тады дзяўчына схопіла нож і прыставіла яго да горла бабці.

Грошы ёнучка атрымала, і тры 90 тыдня пачала трымаць на сябе. Купіла калготы, алкагольныя напой... Праз тры сутак дзяўчыну мільцыя затрымаў на заяве сьвяжыкоў. Узбуджана крмымінальнай справа, але бабуля ёнучцы ўсё дадала і прапачыла каб яе не судзілі. Толькі ці паслухаюць бабцілю ў мільцыі і судзе?

Сыёном СВІСТУНОВІЧ.

Угерыянне удостоверение дырэктара ОДО «Віслатар» на імя ІВАНЧУКА Сяргея Ніколавіча лічыць недействительным.

Угерян поліс страхавой кампаніі «Бі энд Бі иншурэнс Ко» селіры «ББ № 0051110. Даныны поліс лічыць недействительным.

Згублены дыплом № 0469284 аб заканчанні ПТВ № 24, выддзены на імя ДРАГУНА Сяргея Аляксандравіча, лічыць неспраўдлым

Усходні гараскон на наступны тыдзень Вадалеі могуць шукаць спонсараў, а Скарпіёны — умацоўваць рэпутацыю

У АВЕН. Удача ідзе з вамі побач. Зносіны з новымі знаёмымі прыносяць шмат карысці, новыя праекты і грамадская дзейнасць перспектыўныя. А вось эгаістычная пазіцыя ў дачыненні да блізкіх не пройдзе, зараз для вас час калегіяльных рашэнняў, пошук кампрамісаў і агульнай мовы. Не настрайвайце дзейні супраць карысці, калі з вамі абыходзіцца непрыстойна, гэта не азначае, што дзіця павінна стаць на ваш бок ці той чалавек будзе яго таксама крыўдзіць.

У ЦЯЛЕЦ. Насычаная зносіны, сутраць, пошук новых эфектыўных метадаў у рабоце, творчасць — усё гэта будзе хваляваць і натхняць. Душэўны стан ужо больш-менш гарманічны, да страўсаў вы ўжо можаце адносіцца па філасофскаму. Увага: дробныя непаразуменні на рабоце могуць перарасці ў буйныя канфлікты! Магчыма папарывае валатка, афармленне дакументаў (неухомасць, аўтамабіль). Добры час для шлюбав, цудоўны — для вячання.

У БЛІЗНАТЯХ. Не разлічвайце на выпадак, не працуйце абы як, не спрабуйце ажыццявіць усё планы разам. Важна ўмець вызначыць самае галоўнае, быць паслядоўным. Дзеці могуць віртуозна маніпуляваць вамі, нават дзесяці шантажыраваць. Прислухайцеся да голасу інтуіцыі, разгадвайце сны. Да каханга чалавека праявіце павагу, райдзеце з ім, даяржайце яго вярнуць. Цудоўны час для новых знаёмстваў, умацавання адносінаў у сям'і, падарожжаў.

У РАК. Цудоўны настрой, упэўненасць у заўтрашнім дні і выдатная працэдуальнасць трымаюць вас ў тонусе. Эмоцыя ацацца вольна мінулага і зразумець: што б ні адбывалася — гэта толькі крок наперад для моцных духом. Шырыня погляду і дапытлівасць дапамогуць добра засвоіць новыя галіны ведаў, справы прафесійна, быць цікавымі ў першую чаргу самому сабе. Прислухайцеся да сябе, даяржайце інтуіцыю. Менш перажывайце за блізкіх. З'яўчаюцца новыя ідэі адносна ўладкавання жылля.

У ЛЕЎ. Веды — сіла. У вас перыяд пошуку, вы імкнецеся да

самапазнання, да змянення звычлага ўкладу жылля, да раскрыцця творчых і духоўных здольнасцяў. Будзеце шукаць адказы на філасофскія пытанні, спрабаваць перамагчы даўняе страхі. І ў вас атрымаецца! Цудоўны час для ліквідацыі непаразуменняў у адносінах, збліжэння з людзьмі, стабілізацыі адносінаў у шлюбе. Спрыяльны перыяд для пошуку жылля, рамонт, набыцтваў у дом. Матэрыяльнае становішча палепшыцца.

У ДЗЕВА. Зможаце ўмець пераадолець усё «падовольна цяжкі» на сваім шляху. Схільнасць да аналізу ўсё з'яўляецца дапамога быць больш аб'ектыўнымі, цярпымымі, паблаглівым, добрым. Спрыяльны час для вучобы. Справа з будаўніцтвам і рамонтам могуць зацягнуцца, таму не варта іх пачынаць. Магчыма, звернецца не кансультацыя да юриста. Дапаможа пратэжыя ўплывовых людзей. Цудоўны час для падарожжаў.

У ШАЛІ. Магчыма, вас чакаюць невялікія непаразуменні з калягамі, страс, якія звязаны з новай работай, пошукам новых творчых ідэй. Будзеце шчырым з блізкімі людзьмі, паспрабуйце нарэшце выказаць тое, што даўно не давала спакою. Увучыце, які усё цудоўным чынам пачне ўладкоўвацца. Неабходна добра адпачыць, набыцтва сіл на свежым паветры. Шумныя мерапрыемствы непажаданыя — можаце згубіць многа энергіі. Займіцеся сабой, звярніце ўвагу на раздзельнае харчаванне, харчаванне па групе крыві.

У СКАРПІЕНЕ. Будзеце адчуваць упадак сіл, але на зносіны іх павінна хапіць. Гэта спрыяльны перыяд для ўмацавання рэпутацыі — як прафесійнай, так і асабістай. Зможаце пераадолець све ўнутраныя абмежаванні, страхі, падняцца на новы ўзровень адносінаў са знаёмымі, блізкімі. Але для гэтага давядзецца разабрацца са старымі крыўдамі і непаразуменствам, вырабляючы памылкі. У гэты час выпрабавуецца ваша вера, мудрасць, адказнасць за тых, каго «прылучылі». Атрымаеце задавальненне ад пакупак.

У СТРАЛЕЦ. Неабходны свежы погляд на падзеі, якія адбываюцца. Калі вы не адпачываеце,

старанна адасобіўшыся ад усіх працоўных перажыванняў, то можае сутыкнуцца з загруканасцю тэрміновымі справамі, стомленасцю і страсамі. Давядзецца папраціць дапамогі — самастойна, хутчэй за ўсё, тут не справіцца. Старайцеся выкарыстоўваць усё магчымае для адпачынку, аднаўляйце свой энергетычны патэнцыял. Старайцеся менш гаварыць і больш слухаць — і нават у спрэчках захоўвайце нейтральную пазіцыю.

У КАЗЯРОГ. Час дасягнення самых жаданых мэтаў! Вас будзе дурнаць, ставіць у прыклад, даручаць новыя справы. Дзеці таксама зоймуцца быццём выхаваннем — давядзецца выць ім прыкладам, вучыцца новаму, унікаць у іх інтарсы, каб заставацца аўтарытэтам. У канфікцыя пакаленнай важна не станавіцца на чыйсьці бок. Не хваліцеся, калі падасца, што вашы словы не ўспрымаюць. Галоўнае — вынік, ад каго чалавек атрымаў веды не так ужо і важна. Добры час навучыцца чаму-небудзь новаму, напрыклад, кіраваць аўтамабілем, майстраваць.



Извещение о проведении 29 ноября 2007 года

67-го открытого аукциона на право заключения договора аренды (сроком на 5 лет*) нежилых неиспользуемых помещений коммунальной собственности г. Минска

№ лота	Адрес, тип помещения, целевое назначение	Арендная площадь, кв. м	Начальная цена, тыс. руб.
КУП «ЖРЭО Заводского района г. Минска» тел. 285 56 02			
1	ул. Голодеда, 49, п. 02, подвальное помещение (под производственное – офис)	8,4	135
2	ул. Голодеда, 21, кор. 1, подвальное помещение № 4а (под склад)	41,7	660
3	ул. Жилуновича, 43, подвальное помещение (под бар)	78,05	7500
4	пр. Партизанский, 106, 1 этаж (под магазин смешанной группы товаров)	1463,3	70000
5	ул. Ташкентская, 20, кор. 1, 1 этаж (под парикмахерскую)	209,79	10000
6	ул. Тухачевского, 16, 3 этаж (под производственное – офис)	151,84	2400
7	ул. Центральная, 9, 1 этаж и подвал, бывшая пиццерия (под объект общественного питания)	456,1	43000
КУП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска» тел. 223 35 03			
8	пр. Полевая, 36, комната № 4 на 1 этаже (под производственное – офис)	18,01	285
9	пр. Партизанский, 13, подвал, вход совместно с жильцами дома (под склад)	50,0	790
КУП «ЖРЭО Московского района г. Минска» тел. 252 80 63, 207 10 89			
10	пр. газеты «Правда», 20, 1 этаж отдельно стоящего здания ТОЦ (склад промышленно-бытовой группы товаров, кроме товаров бытовой химии и парфюмерно-косметических товаров)	148,3	2340
11	ул. Коржа, 3, защитное сооружение в подвале жилого дома (под производственное – офис)	136,54	2160
12	ул. Коржа, 5, защитное сооружение в подвале жилого дома (под производственное – офис)	129,89	2050
13	ул. Коржа, 7, защитное сооружение в подвале жилого дома (под производственное – офис)	136,54	2160
14	ул. Р. Люксембург, 97, нежилое помещение в цокольной части жилого дома (под производственное – офис)	64,05	1010
15	ул. Романовская Слобода, 7, часть нежилого помещения в подвале жилого дома (под склад промышленной группы товаров, кроме товаров бытовой химии)	54,21	855
КУП «ЖРЭО Октябрьского района г. Минска» тел. 213 29 60, 224 53 76			
16	ул. Кижэвова, 78, подвал в жилом доме (под производственное – офис, смешанное)	16,63	265
УП «ЖРЭО Первомайского района» тел. 285 72 92			
17	ул. Гинтовта, 14, помещение на 2 этаже (под производственное – офис)	15,83	250
18	ул. Гинтовта, 14, помещение на 2 этаже (под производственное – офис)	17,72	280
19	ул. Гинтовта, 14, помещение на 2 этаже (под производственное – офис)	16,1	255
20	ул. Гинтовта, 14, помещение на 2 этаже (под производственное – офис)	20,57	325
21	ул. Гинтовта, 14, помещение на 2 этаже (под производственное – офис)	24,35	385
КУП «ЖРЭО Советского района г. Минска» тел. 292 74 31, 284 42 26			
22	ул. Сурганова, 40, 1 этаж, вход совместно с другими арендаторами (под магазин непродовольственной группы, бытовые услуги)	66,53	9500
23	ул. М. Богдановича, 78, отдельно стоящее здание, отсутствуют вода и канализация, система отопления требует ремонта (под услуги по ремонту бытовой техники; производственное – офис)	91,27	4400
УП «ЖРЭО № 2 Фрунзенского района» тел. 253 03 26			
24	ул. Матусевича, 19, подвальное помещение (под производственное – офис)	52,53	830
25	ул. Прищипко, 32, 3 комнаты с удобствами на 1 этаже жилого дома (под производственное – офис)	64,47	1020
КУП «ЖРЭО Центрального района г. Минска» тел. 203 34 66, 203 79 43			
26	ул. Коммунистическая, 3, 1 этаж (214,5 кв.м) и подвал (97,5 кв.м), под непродовольственный магазин (необходимо выполнение работ по увеличению предела огнестойкости перекрытий и согласование с МЧС)	308,09	30000
27	ул. Сторожевская, 8, комната в подвале без естественного освещения, общий вход с другими арендаторами (под производственное – офис, производственные)	36,45	575
28	ул. Пашкевич, 9, защитное сооружение, вход через подъезд жилого дома (под производственное – офис)	108,8	1720
КУП «Минская спадчина» тел. 226 53 04			
29	ул. Сторожевская, 5, комната на 2 этаже в административно-бытовом корпусе, (под производственное – офис)	16,32	780
УО «Минское государственное музыкальное училище им. М.И. Глинки» тел. 203 52 72			
30	ул. Грибодова, 22, место в вестибюле училища (под установку торгового автомата по приготовлению и продаже горячих напитков)	2,0	380

№ лота	Адрес, тип помещения, целевое назначение	Арендная площадь, кв. м	Начальная цена, тыс. руб.
40	ул. Ташкентская, 7, помещение № 20 на 2 этаже с естественным освещением (под производственное – офис)	25,0	400
41	ул. Кульман, 5, помещение № 35 на 5 этаже (под производственные цели по согласованию с балансодержателем)	156,9	2500
42	ул. Кульман, 5, помещение № 40 на 2 этаже здания с естественным освещением (под бытовые услуги по согласованию с балансодержателем)	23,9	1130
43	ул. Кульман, 5, смежные помещения № 22-23-24 на 4 этаже здания без естественного освещения (под бытовые услуги по согласованию с балансодержателем)	33,6	530
КУП «Белхимчистка» тел. 204 69 13			
44	пер. Ольшевского, 1, 2 комнаты (№№ 33, 34) на 2 этаже административно-производственного здания (под производственное – офис)	54,6	860
ГУВД Мингорисполкома тел. 229 49 06			
45	ул. Грушевская, 9 (Московское РУВД), место в здании под установку торговых автоматов по приготовлению и продаже горячих напитков (кофе, шоколад, булфон)	2,0	380
УП «Киноvideопрокат» тел. 229 49 06			
46	ул. Ташкентская, 9 (кинотеатр «Дружба»), помещение на первом этаже с отдельным входом (под производственное – офис)	27,6	440
УП «Механизованная уборка города» тел. 207 20 59			
47	2-ой Прилуцкий пер., 8, каб. 311, помещение на 3 этаже административно-бытового корпуса (под производственное – офис)	31,8	505
УП «Минскомунтепелосеть» тел. 267 64 02			
48	Минский р-н, 1,5 км северо-восточнее д. Прилесье (пос. Сосны), 5 помещений на 2-м и 3-м этажах (под производственное – офис)	105,0	1660
КУП «Специализированный комбинат КБО» тел. 204 21 50			
49	ул. Ольшевского, 12, 2 места по 1,5 кв.м (под автоматы по приготовлению и продаже горячих и холодных напитков)	3,0	570
50	Минский район, кладбище «Северное», крематорий (ритуальный корпус), помещение в кирпичном здании (под производственное – офис)	91,26	1440
КУП «УКС администрации Первомайского района г. Минска» тел. 287 37 32			
51	пер. Калининградский, 17, 2 смежных нежилых помещения (под производственное – офис)	24,7	390
52	пер. Калининградский, 17, 3 смежных нежилых помещения (под производственное – офис)	67,5	1065
53	пер. Калининградский, 17, кабинет (под производственное – офис)	32,3	510
54	пер. Калининградский, 17, кабинет (под производственное – офис)	10,6	170
ЖЭУ УП «УДМС и Б» Мингорисполкома тел. 200 26 10			
55	ул. Короля, 9, нежилое помещение на 1 этаже (под производственное – офис)	18,7	885
56	ул. Короля, 9, нежилое помещение на 1 этаже (под производственное – офис)	21,0	995
57	ул. Короля, 9, нежилое помещение на 5 этаже (под производственное – офис)	41,89	1900
ПКУП «АУРУМ» тел. 203 21 89			
58	ул. Ольшевского, 10, помещение на 3 этаже, нет отдельного входа (под производственные цели)	301,2	4750
КУП «Минская овощная фабрика» тел. 244 36 82			
59	Минский р-н, п/о Тростенец, комната в административном здании, требует ремонта (под производственное – офис)	15,0	240
КУП «Городские парки Минскзеленстрой» тел. 280 26 92, 280 04 49			
60	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 1 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации детской игрушки (подключение коммуникаций не производится)**	4,0	760
61	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 2 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации детской игрушки (подключение коммуникаций не производится)**	4,0	760
62	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 3 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации детской игрушки (подключение коммуникаций не производится)**	4,0	760
63	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 4 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации детской игрушки (подключение коммуникаций не производится)**	4,0	760
64	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 5 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации детской игрушки (подключение коммуникаций не производится)**	4,0	760
65	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 6 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации детской игрушки (подключение коммуникаций не производится)**	4,0	760
66	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 7 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации детской игрушки (подключение коммуникаций не производится)**	4,0	760
67	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 8 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации детской игрушки (подключение коммуникаций не производится)**	4,0	760
68	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 1 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации мороженого и прохладительных напитков (подключение коммуникаций – 220 вольт необходимой мощности, вода и канализация отсутствуют)**	4,0	760

№ лота	Адрес, тип помещения, целевое назначение	Арендная площадь, кв. м	Начальная цена, тыс. руб.
69	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 2 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации мороженого и прохладительных напитков (подключение коммуникаций – 220 вольт необходимой мощности, вода и канализация отсутствуют)**	4,0	760
70	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 3 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации мороженого и прохладительных напитков (подключение коммуникаций – 220 вольт необходимой мощности, вода и канализация отсутствуют)**	4,0	760
71	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 4 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации мороженого и прохладительных напитков (подключение коммуникаций – 220 вольт необходимой мощности, вода и канализация отсутствуют)**	4,0	760
72	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 5 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации мороженого и прохладительных напитков (подключение коммуникаций – 220 вольт необходимой мощности, вода и канализация отсутствуют)**	4,0	760
73	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 6 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации мороженого и прохладительных напитков (подключение коммуникаций – 220 вольт необходимой мощности, вода и канализация отсутствуют)**	4,0	760
74	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 7 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации мороженого и прохладительных напитков (подключение коммуникаций – 220 вольт необходимой мощности, вода и канализация отсутствуют)**	4,0	760
75	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 8 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации мороженого и прохладительных напитков (подключение коммуникаций – 220 вольт необходимой мощности, вода и канализация отсутствуют)**	4,0	760
76	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 9 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации мороженого и прохладительных напитков (подключение коммуникаций – 220 вольт необходимой мощности, вода и канализация отсутствуют)**	4,0	760
77	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 10 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации мороженого и прохладительных напитков (подключение коммуникаций – 220 вольт необходимой мощности, вода и канализация отсутствуют)**	4,0	760
78	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 11 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации мороженого и прохладительных напитков (подключение коммуникаций – 220 вольт необходимой мощности, вода и канализация отсутствуют)**	4,0	760
79	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 12 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации мороженого и прохладительных напитков (подключение коммуникаций – 220 вольт необходимой мощности, вода и канализация отсутствуют)**	4,0	760
80	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 13 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации мороженого и прохладительных напитков (подключение коммуникаций – 220 вольт необходимой мощности, вода и канализация отсутствуют)**	4,0	760
81	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 14 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации мороженого и прохладительных напитков (подключение коммуникаций – 220 вольт необходимой мощности, вода и канализация отсутствуют)**	4,0	760
82	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 15 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации мороженого и прохладительных напитков (подключение коммуникаций – 220 вольт необходимой мощности, вода и канализация отсутствуют)**	4,0	760
83	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 16 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации мороженого и прохладительных напитков (подключение коммуникаций – 220 вольт необходимой мощности, вода и канализация отсутствуют)**	4,0	760
84	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 17 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации мороженого и прохладительных напитков (подключение коммуникаций – 220 вольт необходимой мощности, вода и канализация отсутствуют)**	4,0	760
85	ул. Фрунзе, 2, территория центрального детского парка им. М. Горького, площадка № 18 для установки сезонного нестационарного объекта мелкорозничной торговли (тентованная палатка, павильон), для реализации мороженого и прохладительных напитков (подключение коммуникаций – 220 вольт необходимой мощности, вода и канализация отсутствуют)**	4,0	760

* В отдельных случаях договор аренды может быть заключен на срок 12 месяцев. При этом Мингорисполком гарантирует победителю аукциона продление заключенного договора аренды в течение пяти лет.

** Требуется согласование ассортимента реализуемого товара с органами санитарно-эпидемиологического контроля и торговым отделом администрации Партизанского района г. Минска. Продолжительность сезона с 15.04.2008 по 15.10.2008 (может быть увеличена по желанию арендатора). Внешний вид объекта согласовывается с УП «Городские парки Минскзеленстрой» и соответствующими службами администрации Партизанского района г. Минска.

Организатор аукциона (продавец) – КУП «Минский городской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Маркса, 39.

Участник аукциона до начала его проведения должен выяснить у балансодержателя возможность использования помещения под планируемые виды деятельности, в том числе с учетом требований по санитарным и противопожарным нормам. Для участия в аукционе участник перечисляет задаток в размере 10 процентов от начальной цены лота и плату за участие в аукционе в размере 4 базовых величин на расчетный счет 30120024570010 в филиале ОАО «Белпромстройбанк» по Минской области, код 153001331, УНП 190398583 УП «Мин-

ский городской центр недвижимости», представляет нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Порядок подачи документов определен условиями проведения аукциона. Условия и сроки оплаты: разовый платеж в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. Договор аренды с победителем аукциона заключается в установленном порядке в 30-дневный срок с даты принятия решения Мингорисполкома.

Аукцион состоится 29 ноября 2007 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Документы на участие принимаются по 28 ноября 2007 года до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. Документы, поданные после указанного времени, не рассматриваются. Телефоны для справок (017) 227-40-22, 227-48-36.

Целевое назначение помещений определяется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495 «О совершенствовании порядка определения размеров арендной платы и передачи в безвозмездное пользование общественных, административных и переоборудованных производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в государственной собственности» и предусматривает:

• «непроизводственное целевое использование» – использование помещений для размещения руководителей, органов управления и контроля юридических лиц и их структурных подразделений, а

также специалистов по снабжению и сбыту, финансово-экономических служб, бухгалтерий;

• «смешанное целевое использование» – использование помещения одновременно в производственных и непроизводственных целях;

• «производственное целевое использование» – использование помещения непосредственно для выпуска продукции, выполнения работ и оказания услуг с размещением на арендуемых площадях рабочих и специалистов, а также для складирования продукции, товаров. К помещениям производственного целевого использования относятся также помещения актовых, спортивных, выставочных залов, подсобные помещения, предназначенные для обслуживания деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (кладовые, раздевалки, умывальники, комнаты для приема пищи), др.

Порядок определения размеров арендной платы при сдаче в аренду зданий, сооружений и помещений, находящихся в государственной собственности, установлен Указами Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495 «О совершенствовании порядка определения размеров арендной платы и передачи в безвозмездное пользование общественных, административных и переоборудованных производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в государственной собственности» и от 4 августа 2006 г. № 498 «О некоторых вопросах аренды государственного имущества».

Інвестыцыі ідуць у вытворчасць

Амаль на трэць узрос за дзевяць месяцаў гэтая года аб'ём знешняга гандлю паміж Беларуссю і Літвой, склаўшы 573,48 млн долараў, са станаўчым салда для беларускага боку ў памеры 305,61 млн долараў. Структура Беларускага экспарту ў гэту балтыйскую краіну налічвае каля 500 таварных пазіцый: ад сыравіны — да гатовай прадукцыі і тавараў народнага спажывання. За першыя шэсць месяцаў гэтай года ў беларускую эканоміку паступіла амаль 15 млн долараў літоўскіх інвестыцый. У ліку найбольш буйных інвестыцыйных праектаў, рэалізаваных у нашай рэспубліцы з удзедам літоўскага капіталу, — вытворчасць па выпуску м'яблевых тканін акцыянернага таварыства «Аудэкс» у Гродне і швейнай комплекс кампаніі «Е&Со» у Гродзенскай воласці.

Барыс ЗАЛЕСКІ, дырэктар РІА «Міжнародны клуб».

Міжнародны клуб

НАШЫ ПАРТНЁРЫ — ГЕРМАНИЯ І ЛІТВА

Carl Gluud GmbH & Co. KG, Ladestraße 29/31, D-26197 Bremen
 Telefon +49(0)421-54996-51, Fax +49(0)421-54998-90
 E-Mail: tomsone@gluud.de, Internet: www.gluud.de
 Контактное лицо: Инта Томсоне

Мы іщем kontakty с лесопильными заводами, которые поставляли бы нам как пило-, так и стогомный материал из лиственных и хвойных пород деревьев. Корреспонденция на русском, английском и немецком языках.

17 лістапада

1938 год — пленум ЦК ВКП(б) прыняў рашэнне аб спыненні «самавольства» НКВД і скарачэнні колькасці арыштаў і дэпартацый.

1935 год — на ўсесаюзнай нарадзе станаўцаў І. Сталін заявіў: «Жыць стала лепш, таварышы, жыць стала веселей!».

«За нашу лялоту нас караюць не толькі нашы няўдачы, але і ўдачы іншых».

Жуль Рэнар (1864—1910), французскі пісьменнік.

Усмiхнёмся!

— Я тут дзядзючыну сустраў: вочы — вішанькі, грудзі — персік, фігурка — яблычкі-кал! Скажыце, гэта каханне?

— Гэта авітаміноз — фрукты есці трэба!

Адвучыць жонку купляць усё падрад не цяжка. Паспрабуеце абмываць з ёй жонку пакупку!

Дзве сяброўкі на пляжы.
 — Што з табай, ты моцна пахуеда?
 — Я вельмі пакутую, мне мучэ здрадкавае...

— Дык развядзіся!
 — Пакуле не магу. Хачу скінчыць яшчэ п'яць кілаграмаў.



ЗВЯЗДА
 БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА
 ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
 Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь,
 Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь,
 Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь
 РЕГІСТРАЦЫЙНЫ НУМАР 1.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ.
 РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, Т. ПАДАЛЯК, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РОСЬЛЫКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРЦЬЦКАЯ, А. СЛАНЕЦКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, І. ШЧУЧЭНКА.
 НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
 ТЭЛЕФОНЫ: прымёрная — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: нясмаў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджванне — 287 18 51, юрыдычная — 287 19 68, сакратарыята.

— 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самкіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандантаў; у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 24 31 92, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 74 13 92, Баранавічах: 7 26 02, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэры: 292 22 03; даядзі па рэкламе і аб'явах тэл./факс: 287 17 79, e-mail: reklama@zvyazda.minsk.by, рэдактар рэкламнага аддзела — тэл./факс 292 04 52.
 http://www.zvyazda.by E-mail: info@zvyazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясучы адказнасць за падбор і